



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

12 СТУДЗЕНЯ 2012 г.
ЧАЦВЕР
№ 16
(27121)

Кошт 800 рублёў

ВЫДАЕЦЦА з 9 жніўня 1917 г.

МІКАЛАЙ МЕЛЬЧАНКА НАЗНАЧАНЫ НАМЕСНІКАМ МІНІСТРА ўНУТРАНЬХ СПРАЎ — НАЧАЛЬНІКАМ МІЛІЦЫЎ ГРАМАДСКАЙ БЯСПЕКІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка назначыў палкоўніка мільцыі Мікалая Мельчанку намеснікам міністра ўнутраных спраў — начальнікам мільцыі грамадскай бяспекі. Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Прэзідэнта, указ аб гэтым кіраўнік дзяржавы падпісаў 11 студзеня.

ОРДЭНАМ МАЦІ ў БЕЛАРУСІ ў 2011 ГОДЗЕ ўЗНАГОРОДЖАНА 361 ЖАНЧЫНА

У Беларусі ў 2011 годзе ордэнам Маці ўзнагароджана 361 жанчына, якая нарадзіла і дастойна выхавала пяць і больш дзяцей. Аб гэтым БЕЛТА паведаміла загадчык аддзела дзяржаўных узнагарод галоўнага ўпраўлення кадровай палітыкі Адміністрацыі Прэзідэнта Ірына Ісаева.

Гэты высокі знак мацярынскай доблесці быў заснаваны ўказам Прэзідэнта Беларусі ў 1995 годзе. У 2010 годзе ганаровай узнагароды ўдастоены 318 шматдзетных маці, у 2009 годзе — 316, у 2008 годзе — 428, у 2007 годзе — 483, у 2006 годзе — 534, у 2005 годзе — 289. Усяго ж ордэнам Маці ўзнагароджаны 6 тыс. 812 жанчын.

Ірына Ісаева адзначыла, што з 2006 года пры ўзнагароджанні ордэнам Маці выплачваецца сума ў памеры 5-кратнага бюджэту працягнутага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БПМ з 1 лістапада 2011 года па 30 студзеня 2012 года складае Br574 тыс. 790). Выплаты ажыццяўляюцца са сродкаў рэспубліканскага бюджэту. Акрамя таго, у рэгіёнах Беларусі рашэннем мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў устаноўлены розныя дадатковыя формы заахвочвання ўзнагароджаных гэтым ордэнам.

ВУП БЕЛАРУСІ ў 2011 ГОДЗЕ ўЗРОС НА 5,3 ПРАЦЭНТА ДА Br274,3 ТРЛН

Аб'ём валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў 2011 годзе ўзрос у супастаўных цэнах на 5,3 працэнта да ўзроўню 2010 года і склаў Br274,3 трлн, паведаміла БЕЛТА прэс-сакратар Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена Кандраценка.

У адпаведнасці з прагнозам сацыяльна-эканамічнага развіцця ў 2011 годзе рост ВУП павінен быў узрасці да ўзроўню 2010 года на 9-10 працэнтаў.

Вытворчасць прамысловых прадукцый за 2011 год узрасла на 9,1 працэнта і склала Br337 трлн (гадавы прагноз росту на 9-9,5 працэнта). Удзельная вага адружанай інавацыйнай прадукцыі ў агульным аб'ёме склала 17,4 працэнта пры гадавым прагнозе 12-13 працэнтаў.

У 2011 годзе выкарыстана Br90,8 трлн інвестыцый у асноўны капітал, што ў супастаўных цэнах складае 113,3 працэнта да ўзроўню 2010 года. У цэлым за 2011 год уведзена ў эксплуатацыю 5 млн. 487 тыс. кв. м агульнай плошчы жылля за кошт усіх крыніц фінансавання, што складае 82,8 працэнта да ўзроўню 2010 года.

Рознічны тавараабарот гандлю праз усе каналы рэалізацыі ў 2011 годзе дасягнуў Br109,3 трлн, або 107,1 працэнта да ўзроўню 2010 года.

38 БЕЛАРУСІХ ЗАМКАЎ БУДУЦЬ АДРЭСТАЎРАВАНЫ

Учора Савет Міністраў Беларусі зацвердзіў дзяржаўную праграму «Замкі Беларусі», якая разлічана на 2012—2018 гады. Яна прадугледжвае правядзенне рэстаўрацыйна-абнаўленчых работ на 38 аб'ектах, іх прыстасаванне да новых умоў і экспанаванне.


На сямі аб'ектах, што найбольш захаваліся, праводзіцца або плануецца рэстаўрацыя і абнаўленне, а таксама прыстасаванне да сучасных сацыяльна-культурных патрэб. Сюды адносяцца: Камянецкая вежа, Стары замак у Гродне, замак у Лідзе і іншыя. Яшчэ на сямі помніках, якія захаваліся толькі часткова (Навагрудскі, Крэўскі, Гальшанскі і іншыя замкі), плануецца правесці кансервацыю рэшткаў пабудовы для захавання і экспанавання. Есць таксама дзевятнаццаць былых збудаванняў, што належаць да помнікаў археалогіі (напрыклад, рэшткі былога замка Вішнявецкіх у в. Жабер, гарадзішча ў Заслаўі). Іх тэрыторыю мэтазгодна добраўпарадкаваць з выўленнем месцазнаходжання замкавых пабудовы ў сістэме планіроўкі. І, нарэшце, на пяці помніках археалогіі (гарадзішчы ў Тураве, Мінаградзе, замку ў Глуску, замчышчы ў Рыжкавічах і Мінску) правядуць работы па музеефікацыі.

Чакаецца, што рэалізацыя праграмы паспрыяе адраджэнню і захаванню культурнай і духоўнай спадчыны Беларусі, умацаванню прэстыжу краіны ў міжнароднай супольнасці, уключэнню гісторыка-культурных каштоўнасцяў абарончага тыпу ў сферу культурнага і эканамічнага жыцця, пашырэнню разнастайнасці і геаграфіі турыстычных маршрутаў.

Дарчы, згодна з матэрыяламі даследчыка старажытнай архітэктуры, на тэрыторыі Беларусі ў розныя часы існавала не менш за 150 замкаў.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Гаспадары



ШЫМСКІЯ ШКОРНЫ



А ТЭЛЕФОНУ МЕСЦА — У ЧАХЛЕ!

...вынаходніцтва навукоўцаў БДУІР у 500 разоў змяншае электрамагнітнае выпраменьванне ад мабільніка



Цімафей БАРБОЦЬКА дэманструе гальштук — чахол для мабільніка: і бяспечна, і зручна.

Дыскусія наконт негатыўнага ўплыву мабільных тэлефонаў на арганізм чалавека вядуцца ўжо даўно. Аднак пакуль адны навукоўцы працягваюць шукаць доказы шкоднасці для чалавека электрамагнітнага выпраменьвання, другія думваюць над тым, што можна зрабіць, каб не пазбаўляць людзей тэхнічных здабыткаў прагрэсу.

Бо нават немагчыма ўявіць сабе, што сучасны чалавек па добрай волі адмовіцца ад выкарыстання камп'ютара, ноўтбука ці мабільнага тэлефона. Прымусячы яго гэта зрабіць не зможна ні віртуальная, ні нават рэальная пагроза нашкодзіць свайму здароўю...



Пры выкарыстанні гарнітуры hands free таксама сумачка-чахол мінімізуе шкоднае выпраменьванне ад мабільніка.

Спецыялісты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі таксама не ўяўляюць сваё жыццё без камп'ютара і мабільных тэлефонаў, таму задача знайсці, так бы мовіць, «супрацьдзейств» ад электрамагнітнага выпраменьвання, паддалася ім цікавай.

— Распрацоўкай радыёпапулярных матэрыялаў мы займаемся ўжо больш як з дзясятак гадоў і ўжо атрымалі патэнт Рэспублікі Беларусь на сам матэрыял, — расказвае прафесар кафедры аховы інфармацыі БДУІР Цімафей БАРБОЦЬКА. — Аднак далей паўстала пытанне, у якіх сферах электрамагнітнае выпраменьванне, скіраванае ў бок чалавека.

Вядома, што мабільны тэлефон з'яўляецца пастаяннай крыніцай электрамагнітнага выпраменьвання. Нават калі ён знаходзіцца ў рэжыме чакання, то пастаянна адпраўляе сігналы злучэння на бліжэйшую базавую станцыю. Такіх спроб робіцца па некалькі за хвіліну. Максімальнага ўзроўню электрамагнітнага выпраменьвання дасягае падчас набору нумара і злучэння з іншым аб'ектам. Даўжыня хвалі электрамагнітнага выпраменьвання тэлефона складае дзясцікі сантыметраў. І чым меншую пераходную яна сустракае на сваім шляху, тым прасцей яе агінае. Таму мы прапануем памер ахоўнага прыстасавання, які кратны даўжыні хвалі.

Даведка «Звязды»:

Аператары сатавай сувязі сцвярджаюць, што:

- каля 70 працэнтаў карыстальнікаў мабільных тэлефонаў размаўляюць па тэлефоне больш як 30 хвілін штодзень;
- 30 працэнтаў людзей маюць па два сатавыя тэлефоны і рэгулярна імі карыстаюцца;
- 40 працэнтаў уладальнікаў мабільных тэлефонаў на ноч кладуць свой тэлефон на адлегласць менш як 0,7 метра ад галавы, хоць апарат нават у рэжыме чакання пастаянна злучаецца з базавымі станцыямі;
- толькі 20 працэнтаў карыстальнікаў задумваюцца над тым, што мабільны тэлефон можа ўяўляць пагрозу для іх здароўя.

Квадратныя метры

Мінскае жыллё прэміум-класа скрупляюць расіяне

У мінулым годзе на рынку жыллёвай нерухомасці беларускай сталіцы назіралася ўзпудзеная эндуцыя набываць драгія мясцовыя кватэры жыхарамі Масквы і іншых буйных гарадоў Расіі.

Сапраўды ў Мінску сёння дастаткова прапаноў элітных і VIP-кватэр, цэннік на якія пачынаецца са 100 тысяч долараў. Падобнае па класе жыллё па лініі долевага будаўніцтва прапануецца будаўцамі прыкладна ад 3 тысяч долараў за квадратны метр. Пры гэтым забудоўшчыкі абяцаюць будучым пакупнікам найаўсечні развіццё інфраструктуры, паркоўных месцаў, сучасную сістэму бяспекі і іншыя складнікі камфорту і якасці. Так адбылося, што ў крыжонцы для нашай краіны часы сапраўды якаснае жыллё ў Мінску істотна таннейшае за падобныя кватэры ў буйных гарадах Расіі.

Менавіта таму кошт квадратнага метра кватэры прэміум-класа на працяг апошніх гадоў і на другасным рынку Мінска застаецца амаль нязменным. Як адзначае кіраўнік інвестыцыйнай кампаніі «Віва

Кансалт» Юрый Жаркоў, летась расіяне пачалі актыўна набываць якаснае сталічнае жыллё ў цэнтральным раёне горада нават тады, калі квадратны метр каштаваў больш за 2 ці 3 тысячы долараў. Калі разглядаць дамы, якія размешчаны ў раёне плошчы Перамогі (напрыклад, на пляцоўках старой забудовы, дзе прадугледжаны прасторныя паркоўкі, а жылля памышанні маюць сучасныя планіровачныя рашэнні і адпаведны дызайн), то кватэры там практычна цалкам раскупляюцца расіянямі. Пры гэтым расійскія кліенты гатовы плаціць за такія кватэры і 3, 5 тысячы долараў за квадратны метр.

Кватэры коштам ніжэй за сегмент эліт-класа, але з якасным аздабленнем і мэбляй, працягваюць купляць былыя жыхары Беларусі, якія доўгі час працавалі на багатых паўночных тэрыторыях Расіі і цяпер вяртаюцца дадому з высокім пенсіямі і сур'ёзнымі зберажэннямі. Мінск у гэтым выгадны выбарачы да таго, што тут камфортна, ціха і спакойна.

СТАР 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 1. Автомобиль ГАЗ 52, рег. номер ВМ 9529, 1986 года выпуска, автомобиль разукomплектован, стоимостью 2 982 000 рублей. Лот № 2. Автомобиль ИЖ 2715, рег. номер 0802 ВТ, автомобиль разукomплектован, стоимостью 790 800 рублей.
Собственник (владелец) имущества	ООО «Викинг» УНП 300227583
Местонахождение (адрес) имущества	г. Полоцк, ул. Гагарина, 59
Место (адрес), дата и время проведения торгов	Интернет-портал хозяйственных судов Республики Беларусь http://court.by/sales/ С 9 часов 00 минут 13.02.2012 по 18 часов 00 минут 22.02.2012
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 321, http://vitebsk.court.by/ Судебный исполнитель Тршков Игорь Сергеевич, тел./факс (80212) 491348, (8044) 7678300, старший судебный исполнитель Бородулин Алексей Александрович, тел. (80212) 491340, (8044) 7467300
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, в течение 15 дней со дня, следующего за днем размещения публичного извещения об электронных торгах на Интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь, обязано пройти регистрацию. Для регистрации на сайте лицо знакомится с порядком проведения торгов, дает подписку об отсутствии препятствий для участия в торгах в соответствии со статьей 384 ХПК, перечисляет задаток в размере 10 % от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903000023 в 201 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 259, УНН 300007670 не позднее 27.01.2012 и заполняет заявление. Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС http://court.by/vitebsk/divestiture/ , http://court.by/sales/ .

Трагедый

ПАМЁР НА ТРЭНІРОЎЦЫ

Падчас вясчэрняй трэніроўкі па боксе ў баранавіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе памёр 16-гадоўны падлетак.

Са слоў трэнера Віктара Мацэя, трэніроўка была лёгкай і ўжо заканчалася, калі Антону раптам стала цяжка. Трэнер падкрэсліў, што Антон на зареўне не скардзіўся і, як усё спартсмены, рэгулярна праходзіў медыцынскае абследаванне.

Трэнеры ў чаканні «хуткай» спрабавалі аказаць першую медыцынскую дапамогу самі. Неўзабаве прыехала медбрыгада, была праведзена рэанімацыйная спроба выратаваць спартсмена, але зрабіць гэта не ўдалося.

Летась Антон быў пераможцам на першынстве Беларусі па боксе сярод юніёраў, заняў трэцяе месца на чэмпіянаце Еўропы.

Па факце смерці спартсмена праверку праводзіць Баранавіцкі гарадскі аддзел Следчага камітэта краіны. Назначана медэкспертыза.

Сымон Свістуновіч.

Курсы замежных валют, УСТАНОВЛЕННЫЕ НБ РБ з 12.01.2012 г. (для в.н. разліка)		Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў Цэнтральнага РБ	
1 долар США.....	8 470,00	1 швейцарская крона.....	424,13
1 еўра.....	10 800,00	1 польская злоты.....	2 486,13
1 латвійскі літ.....	15 666,33	1 расійскі рубель.....	267,00
1 літоўскі літ.....	3 168,61	1 ўкраінская грыўня.....	1 054,79
		USD.....	31,6886
		10 UAH.....	39,5712
		10000 BYR.....	37,4128
		EUR.....	40,4061

460 грамаў — не больш і не менш...

... Па словах майстра валяльнай справы Уладзіміра Асіпоўскага, менавіта столькі павінен важаць шымскі шкорань для жабакі — гэтак на мове шапавалаў называецца добры валёнак для жанчынны. — «Аптэчнай дакладнасці дасягнуць не проста, але імакнуцца да яе неабходна. Як у любой справе», — кажа Уладзімір.

Сапраўды, паспрабуй дамагчыся гэтай дакладнасці, калі праца цалкам ручная, а не заводская, дзе ўсё робяць машыны. Але вопыт і цярпенне, вока і рука майстра часцей лепш і дакладней за ўсялякія машыны. Нездарма любяць у нас валёнікі не машыннай, а менавіта ручной працы. Мадэльны. Як у шапавалаў вёскі Пакуціце Дрыбінскага раёна, адзін з якіх Уладзімір Асіпоўскі.

— Вось гэты стол служыць вытворчым сцэмам, а мае рукі — машына, — кажа Асіпоўскі, прыжмурваючы вока паверх драўлянай цуркі, не занятай у якасці распоркі.

Збіраючыся на кірмаш, Уладзімір праводзіць неабходны сарціраванне і маркіроўку свайго валяльна-бітновага тавару. Пара абутку павінна быць аднаго колеру, памеру, формы (вядома, што валёнікі аднолькавыя для правай і левай нагі), адной вагі. За тыздзень паміж кірмашамі майстар зрабіў не менш за пяць дарослых і столькі ж дзіцячых пар, і іх нельга пераблітаць. Хоць вопытнаму шапавальскаму воку бачны ўсе нюансы і вады мікрадэтэталі кожнага вырабу, лішні замеры ніколі не пашкодзіць. Гэтак вучыла яго маці — таксама шапавальніца. А ёй, у сваю чаргу, перадаваў вопыт вандруючы майстар-валёначнік, які больш за чвэрць стагоддзя таму ў пошуках працы апынуўся на Віцебшчыне.

— Зваліць валёнак не цяжка, не тое што адна, нават цэлыя дзве душы. Першая — гэта поліэтыленавая праслойка паміж сценкамі загаўкі з авечай воўны, каб яны не склейваліся. Другая — частка душы майстра, яго любоў да сваёй справы, хоць лёгкай і асабліва даходнай яе ніяк не назавеш. Цяпер разумею, за што хваліць валёнікі, вырабленыя ў Пакуці. Кажуць, калі ўлезеш у іх, дык душа нібы ў рай трапляе. І носяцца яны не тое што гадамі — дзясцігоддзямі.

За гэта надалі дрыбінскаму шапавальству ганаровы статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. А каштоўнасць трэба берачы і нават ахоўваць. Уладзімір Асіпоўскі вучыць валёначнікай справе дзяцей: у раённым краязнаўчым музеі ён вядзе турток «Катрушнік». «Захаваць традыцыі — у яе працягу, — кажа майстар-настаўнік. — Нельга губляць тое, што бытвала стагоддзямі!»

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Факт

ДЗІЦЯ ЗНАЙШЛО «ЗАБАВУ»

26-гадовая маці выйшла на балкон развешваць бялізну, калі яе 2-гадовая дачка знутры пакоя зачыніла балконныя дзверы з ПВХ. Малая жанчына не змагла праз шкло растлумачыць дзіцяці, як адчыніць дзверы. Тады гамяльчанка (яна была лёгка апранутая) паклікала на дапамогу суседзю, якая, у сваю чаргу, патэлефанавалі выратавальнікам. Звоны адчыніць уваходныя дзверы не змог і муж, бо замочная свідравіна была заблакаравана ключом знутры. Як раскажа прэс-сакратар Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС Руслан Габырлёў, да месца здарэння прыбыў пажарны аварыйна-выратавальны атрад, і аднаго з байцоў па спецыяльнай лэсцы паднялі на 13 паверх, дзе знаходзілася жанчына. З дапамогай спецыяльнага інструмента спецыяліст адкрыў балконныя дзверы і ўпусціў у кватэру грамадзянку, якая паспела добра замёрзнуць. Між тым, пакоі, дзе засталася дзіця, былі закурывальныя, бо жанчына да свайго нечаканага «палону» адначасова была занята на кухні — смажыла на патэльні бліны.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

БЕЛАРУС ДВА ГАДЫ ХАВАЎСЯ ў ШВЕЦЫІ АД ВЫПЛАТЫ КРЭДЫТУ

Пра гэта паведаміў прэс-сакратар УУС на транспарце МНС Беларусі Аляксандр МАРЧАНКА.

10 студзеня ў зоне памежнага кантролю Нацыянальнага аэрапорта Мінск праваахоўнікі затрымалі непрацуючага жыхара Наваполацка 1984 года нараджэння, які прыбыў у Беларусь сталецкі авіярайдзікам Сталком — Мінск. Мільцыя шукала новапалачаніна з 2010 года. Два гады таму ён узяў у банку свайго горада вялікі крэдыт, аднак не змог яго выплачваць і ўдзёў у Швецыю. Два гады ён там хаваўся, але папаўся міграцыйнай службе, якая і дэпартавала яго назад у Беларусь. За гэты час у яго назбіраліся немалыя даўгі перад банкам, якія, згодна з рашэннем суда, былі вымушаны выплачваць яго па руччыцкі.

Кар. БЕЛТА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Компьютеризированные перчаточные автоматы серии МС-С-10G и серии МС-С-7G, стоимостью 18366000 рублей за штуку в количестве 16 единиц.
Собственник (владелец) имущества	ООО «МигРесурс», УНП 391151460
Местонахождение (адрес) имущества	Полоцкий р-н, г.п. Ветрино, ул. Ленина, 78, 2-й этаж
Место (адрес), дата и время проведения торгов	С 9.00 03 февраля 2012 года по 18.00 12 февраля 2012 года На интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь http://court.by/sales/
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 321, http://vitebsk.court.by/ Судебный исполнитель Ткаченко Сергей Владимирович, тел./факс. (80212) 49 13 49, (8 029) 663 53 24, старший судебный исполнитель Бородулин Алексей Александрович, тел. (80212) 49 13 40, (8044) 746 73 00
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, в течение 15 дней со дня, следующего за днем размещения публичного извещения об электронных торгах на Интернет-портале хозяйственных судов Республики Беларусь, обязано пройти регистрацию. Для регистрации на сайте лицо знакомится с порядком проведения торгов, дает подписку об отсутствии препятствий для участия в торгах в соответствии со статьей 384 ХПК, перечисляет задаток в размере 10 % от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903000023 в 201 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 259, УНН 300007670 не позднее 27.01.2012 и заполняет заявление. Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС http://court.by/vitebsk/divestiture/ , http://court.by/sales/ .

ДЛЯ ВЫЛІЧЭННЯ АРЭНДЫ З'ЯВІЦЦА СВАЯ БАЗАВАЯ ВЕЛІЧЫНЯ?

ПАЊЯЦЦЕ «базавая велічыня арэнднай платы» плануецца увесці ва Указ Прэзідэнта № 518 «Аб некаторых пытаннях арэнды і бязвыплатнага карыстання маёмасцю», паведаміла «Звязда» Таццяна БЫКАВА, саветнік па эканамічных пытаннях Рэспубліканскага фонду садзеяння развіццю прадпрыемстваў. Па яе словах, праект змен у высвіназваны ўказ ужо падрыхтаваны і практычна ўзгоднены з усімі зацікаўленымі бакамі, у тым ліку і з Саветам па развіцці прадпрыемстваў.

— Яшчэ ў пачатку снежня да нас прыйшоў праект змен ва Указ № 518 ад 23 кастрычніка 2009 года, дзе мяркуецца, што пры задчы нерухомай маёмасці і абсталевання, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, арэндная плата ўстанаўліваецца зыходзячы з памеру «базавай велічыні арэнднай платы». Гэтая велічыня на 1 квартал 2012 года ўстанаўліваецца ў памеры 35 тысяч рублёў, а ў далейшым яе памер вызначаецца Саўмінам штогод да 1 красавіка шляхам карэкціроўкі на індэкс спажывецкіх цэн за папярэдні год.

Па словах Таццяны Быкавай, падобны механізм дзейнічае ў Расіі: яны не мяняюць арэндную плату на працягу года, а на пачатак года стаўка падлягае павелічэнню пад каэфіцыент інфляцыі. Дарчы калісьці пры распрацоўцы Указа № 518 бізнес-супольнасць прапанаувала зрабіць аналігічны механізм і ў Беларусі, але гэта тады так і не зрабілі:

— Калі яшчэ распрацоўваўся Указ № 518, мы таксама прапанаувалі такі механізм: давайце ўстанавім арэндную ў беларускіх рублях, а потым будзем рабіць індэксацыю. На гэта тады не пагадзіліся, але было ўсведамленне, што калі не ўможа прывязвацца ні да рубля, ні да долара, то трэба ўводзіць нейкую ўмоўную велічыню і адвядзачца ад базавай велічыні.

Таццяна Патроўна лічыць, што, у прынцыпе, прывязку да базавай велічыні арэнднай платы бізнэс можа ацаніць як нармальны крок. Вядома, трэ арэнднай платы будзе (з улікам таго, што інфляцыя за год складала больш за 100%, то гэты рост будзе прыкладна ў два разы), але не такі вялікі, калі б засталася прывязка да базавай велічыні. Па-другое, ствараецца пэўная стабільнасць на працягу года, бо базавая велічыня арэнднай платы будзе не прывязана да ні да долара, ні да еўра і на працягу года не будзе карэктавацца. І, нарэшце, улічваюцца інтарсы і арэндадаўцаў.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Кватэрнае пытанне

ПРАДАЦЬ МОЖНА СВАЁ.

І ДАБУДАВАНАЕ

Мы з мужам уступілі ў ЖБК, унеслі ўласныя грошы на будаўніцтва кватэры (ніякіх крэдытаў не бралі). Аднак летас з-за адсутнасці фінансавання ўсе работы на нашым доме былі прыпынены. А калі яны адновяцца — ніхто не кажа. Адкуль пытанне: як нам вярнуць свае грошы? Ці можам мы, напрыклад, прадаць гэтую недабудаваную кватэру?

М. ГРЫНЬКО, г. Мінск.

Член ЖБК не мае права самастойна распараджацца жыллём, якое будоўца. Ён можа стаць паўнапраўным уласнікам жыллага памяшкання толькі пасля ўнясення ўсіх павявых зносаў у поўным аб'ёме, завяршэння будаўніцтва і прыёмкі жыллага дома ў эксплуатацыю. Права ўласнасці на жылло памяшкання ўласнік у гэты час рэгіструе ў ўраду, а затым у вышэйшым інстанцыі, а затым у адпаведнаму ўладальніку жыллага памяшкання толькі пасля ўнясення ўсіх павявых зносаў у поўным аб'ёме, завяршэння будаўніцтва і прыёмкі жыллага дома ў эксплуатацыю. Права ўласнасці на жылло памяшкання ўласнік у гэты час рэгіструе ў ўраду, а затым у вышэйшым інстанцыі, а затым у адпаведнаму ўладальніку жыллага памяшкання толькі пасля ўнясення ўсіх павявых зносаў у поўным аб'ёме, завяршэння будаўніцтва і прыёмкі жыллага дома ў эксплуатацыю.

Аднак жа пры неабходнасці член ЖБК можа добраахвотна выйсці з кааператыва. У гэтым выпадку мы ў парадаку, вызначаным Палажэннем, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 верасня 2006 г. № 1207, вяртаецца прайндэксаваная сума ўнесены зносаў.

Адпаведнае рашэнне аб выключэнні грамадзяніна са складу арганізацыі забудоўшчыкаў і аб вяртанні ўнесены грошавых сродкаў па прыналежнасці прымаецца агульным сходам членаў ЖБК. **Віктар САВІЦКІ.**

УРОКІ БЕЛАРУСКОЙ МОВЫ

прапаваюць айчыныя літаратары

Вельмі любю паслухаць Мікалая Чаргінца, калі ён разважае пра літаратуру: жыццё адразу здаецца прыдуманай кімсьці казкай, дзе перашкоды павінны быць пераадолены чудадзейным чынам. У яго словава сабудоў столькі ўпэўненасці, столькі энэргіі, і сама сабою прыходзіць думка пра тое, што з нашай літаратурай усё добра. А ў Год кнігі — будзе яшчэ лепш, абавязкова. І пра ўсе сусветныя тэндэнцыі па зніжэнні чытацкай цікавасці можна адразу забыць. Адкуль жа ў старшын Саюза пісьменнікаў Беларусі такая непахісная вера ў сілу друкаванага слова? Адак на гэтае пытанне даў сам Мікалай Чаргінец, разважаючы пра тое, ці ёсць нейкая асаб-біраюцца асабіста даваць урокі беларускай мовы. Напрыклад: сумесна са сталічнай гімназіяй №7 члена Саюза пісьменнікаў Беларусі правялі заняткі па беларускай мове. Урокі, кажуць, правілі на «ўра». А Міндаўкаці атрымала прапанову правесці такія урокі па усёй краіне — па рускай і беларускай літаратуры.

— Я за тое, каб як мага большая колькасць сучасных пісьменнікаў трапілі на старонкі школьных падручнікаў па літаратуры. Эфармаванне школьнай праграмы па літаратуры насамрэч зводзіцца да аднаго — папаўнення спісу пісьменнікаў для таго, каб іх творы чыталі ў школах, — патлумачыў Мікалай Чаргінец нядаўнюю ініцыятыву. — Сярод тысяч (толькі мы выдалі за пяць гадоў больш за 1200 кніг) адшукаць тых, якія будучы карысны нашым дзеям.

Але можна пайсці і далей. Сябры Саюза пісьменнікаў Беларусі прапанаувалі раіць розным арганізацыям і ўстановам паступова вяртаць курсы беларускай мовы. Але каб усё было добраахвотна, нікога ніко не цягнуць. Затое ў вывучэнні беларускай мовы людзей можна заахоўваць раней на гадзінныя скончыць працу тым, хто ходзіць вывучаць беларускую мову, каб яны адчувалі маральную падтрымку.

— Наша пазіцыя — зрабіць усё, каб беларуская мова гучала больш.

Аднак не забываюцца пісьменнікі і пра тое, каб іх творы перакадаліся на іншыя мовы, — ужо ёсць пераклады на 14 моў свету. Гэтая справа патрабуе выдаткаў. Але ж нічога не шкада, каб прыгожае слова «Беларусь» гучала як мага часцей і вабіла не толькі вядомых кніг. Змест — вош што гаюльнае ў нас. І гэта адчувае чытач у любой краіне. Таму няма сумненняў, што ў Турцы адчуоць водар сапраўднай беларускай паэзіі, калі там у перакладзе выйдзе «Анталогія беларускай паэзіі», дзе будуць сабраны лепшыя творы, пачынаючы ад Янкі Купалы...

Ларыса ЦІМОШЫК.

Вывучаць беларускую мову людзей можна заахоўваць раней на гадзінныя скончыць працу тым, хто ходзіць вывучаць, каб яны адчувалі маральную падтрымку.

ДЗЯРЖАВА ПРАПАНОУЕ БЕСПРАЦОЎНЫМ ПЕРАПАДРЫХТОЎКУ

КАЛІ чалавек аказаўся беспрацоўным і знаходзіцца ў пошуку адпаведнай вакансіі, ён можа павысіць сваю канкурэнтнасьць на рынку працы, прайшоўшы перападрыхтоўку ці павышэнне кваліфікацыі. Згодна з праектам Дзяржаўнай праграмы садзейнічання занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь, сёлета прадугледжваецца накіраваць на прафесійнае навучанне, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі каля 20 тысяч беспрацоўных.

Дарчы, летас, згодна з інфармацыяй упраўлення палітыкі занятасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, служба занятасці Беларусі накіравала на прафесійнае навучанне звыш 20,4 тысячы чалавек, ці амаль кожнага дзясятага беспрацоўнага.

Законапраект «Аб унесенні змяненняў у Закон аб занятасці насельніцтва», які быў нядаўна прыняты ў першым чытанні Палаты прадстаўнікоў, прадугледжвае з'раб мер, якія будучы садзейнічаць павышэнню сацыяльнай абароны беспрацоўных, накіраваных на прафесійнае навучанне. Гэта, у прыватнасці, павелічэнне памераў стывпенды (самая вялікая скла-дзе 8 базавых велічынь). Таксама плануецца перааджальнае навучанне работнікаў, якія знаходзяцца пад пагарзы звальнення. Мамаы, якія знаходзяцца ў водпуску па дзядзе дзядзіца да дасягнення ім трох гадоў, таксама змогуць праісці прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі і навучальныя курсы на ўмовах, вызначаных для беспрацоўных.

Акрамя выплаты стывпенды, беспрацоўным, якія атрымліваюць новую спецыяльнасць, аплатавацца праезд да месца вучобы і, пры неабходнасці, прахажванне, яны маюць права на адрасную сацыяльную дапамогу ад дзяржавы, калі знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, як аднаразова, так і штомесячна (калі сярэднедушава даход не перавышае найбольшай велічыні боджэтну пражыткавага мінімуму на аднаго члена сям'і). Акрамя таго, трэмім, на працягу якога чалавек знаходзіцца на ўліку ў цэнтры занятасці, уваходзіць у працоўны стаж.

Дзяржава будзе садзейнічаць у набывці досведу практычнай працы беспрацоўным, што прайшлі перанавучанне і атрымалі новую спецыяльнасць, працаўладкоўваючы іх у адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю і пры гэтым часткова кампенсуючы наймальнікам затраты на аплату іх працы за кошт Фонду занятасці. Да ліку такіх беспрацоўных, якіх будучы працаўладкоўваец часткова за кошт дзяржавы, адносяцца і жанчыны-маці, якія не працавалі ў сувязі з дзяддям дзядзіца да трох гадоў.

Святлана БУСЬКО.

Пытанні

«ДАСЫЛАЕМ СУМУ ВЫЙГРЫШУ ПА БІЛЕТАХ. ПРЫНОСІМ ПРАБАЧЭННІ ЗА НЯЗР УЧНАСЦІ»

ПАВАЖАНАЯ рэдакцыя газеты «Звязда», я выпісваю газету шмат гадоў. Пісаць ніколі не пісала: не было калі. Але зараз вырашыла звярнуцца на «гарачую лінію». У канцы кастрычніка мур атрымаў зарплату ў банку. Яму далі два білеты «Суперлато». З таго часу ніхто мне за іх грошы не аддаў, паколькі ў камп'ютары не вызначаныя гэтыя нумары. Эздзіла ў Салігорск, там распаўсюджвалі глядзелі і сваіх каталогаў — іх няма. Званіла па тэлефоне на Мінску, нумары якіх размешчаны на аверотным баку латарэйных білетаў. Мне адказалі: «Прывозьце да нас, у камп'ютары іх няма». Я адказала, што дарога дараяга і мне нявыдадзена вазіць. Я жыў у вёсцы, мне да Салігорска трэба аддаць 9,2 тысячы рублёў, а там яшчэ да Мінска і назад.

Я ахачу каб вы разабраліся і адказалі праз газету. Грошы, калі аддадуць, няхай вам і будуць. Па адным білеце выпала 2,5 тысячы, па другім было аб'яўлена, што выйгрыш — 4,7 тысячы рублёў.

Надзея Мікалаеўна КАЗЛЯКЕВІЧ, вёска Доўгае Салігорскага раёна.

Пытанне аказалася нечаканым: выходзіла, што па білетах выпалі пэўны грашовы выйгрышы, але людзі не маглі яго атрымаць, бо нумароў гэтых самых латарэйных білетаў у камп'ютарнай базе?.. Надзея Мікалаеўна разам з лістом даслала ў рэдакцыю і самі білеты «Суперлато». Мы напачатку самі правяралі іх на згаданы камп'ютарнай базе: ніводны не выйграў. Але... На адным з білетаў — там, дзе трэба сцерці ахоўны слой фарбы, — тройчы паўтараецца лічба 2500. Ціо куляе латарэйныя білеты, ведае, што гэта значнае — выйгрыш 2,5 тысячы рублёў

(калі хоць бы адна лічба з трох не выхадзе, тады нічога не выпадае). Выходзіць, гэты білет выйграў 2,5 тысячы рублёў! Чаму тады грошы не аддаюць? Вос з гэтым пытаннем мы і патэлефанавалі арганізатару латарэй — РУП «Нацыянальны спартыўны латарэй». Напачатку выклалі усё вусна, а потым зрабілі афіцыйны пісьмовы запыт, прыклаўшы да яго дасланыя чытацкай два латарэйныя білеты. У тым жа двалі аперацыяна атрымалі копію разгавання на скарку Надзеі Мікалаеўны такога зместу.

«У адказ на ваш зварот па пытанні аплаты латарэйных білетаў

«Суперлато» 350-га тыражу №075532.1 і №075532.2, нумары якіх адсутнічаюць у табліцы розыгрышаў, паведамаем наступнае. Прадастаўленыя вамі латарэйныя білеты былі набыты ў АСБ «Беларусбанк», філіял № 633. Штотыднёва па заканчанні рэалізацыі латарэйных білетаў супрацоўнікамі банка фарміруецца спіс нерэалізаваных білетаў. Гэты файл дасылаецца арганізатару латарэй ў электронным выглядзе ўвёў нумар рэалізаванай тройкі білетаў № 075532.* У выніку гэтай тройкі білетаў не ўдзелнічала ў розыгрышы 350-га тыражу латарэй «Суперлато».

Латарэйныя білеты, дасланыя вамі, былі намі правяраны згодна з афіцыйным працокам розыгрышу 350-га тыражу. Білет № 075532.1 выйграў 5 000 рублёў (у розыгрышы «Лато» на апошнім ходзе), білет № 075532.2 аўтаматычна выйграў 2 500 рублёў.

Дасылаем вам суму выйгрышу па білетах — 7 500 рублёў. Прыносім свае прабачэнні за нязручнасці, звязаныя з атрыманнем выйгрышу».

Хроніка апошніх падзей

МІАДЗВЕДЗЕЎ І МІЛЕР ЗАЯВІЛІ ПРА НОВЫЯ ГАЗАВЫЯ ПРЭТЭНЗІІ ДА УКРАЊНЫ

Украіна павіна будзе аплаціць расійскі газ, які яна не выбера на працягу 2012 года. Пра гэта заявіў старшыня праўлення «Газпрама» Аляксей Мілер на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмтр'ем Мядзведзевым. Паводле яго слоў, Украіна мае намер узяць толькі 27 мільярда кубаметраў газу з прадугледжаных 52 мільярдаў.

Тым часам газавыя кантракты, заключаныя паміж Расіяй і Украінай у 2009 годзе, прадугледжваюць рэжым «бяры ці плаці»: гэта значыць, Украіна павіна аплачваць змены закантрагаваны аб'ём незалежна ад таго, колькі менавіта газу ёй спатрэбіцца.

Барта адзначаць, што ва Украіне ўмовы газавых дамоў называюць «кабальнымі», прычым у стаўленні не толькі рожым «бяры ці плаці», але і кошту паліва. Ціпер кошт на газ для Украіны складае 416 долараў за тысячу кубаметраў, паведамае Reuters.

«Газпрам» гатовы пайсці на ўступкі Украіне, але ўмовай для гэтага будзе атрыманне кантролю над

газатранспартнай сістэмай. На сустрэчы з Мядзведзевым Аляксей Мілер выказаўся за нагоды ацэнкі кошту ГТС Украіны, зробленай Кіевам у канцы снежня (20 мільярдаў долараў). Паводле яго меркавання, такая ацэнка з'яўляецца відавочна завышанай.

ДЗВЕ ТРЭЦІ БЕДНЯКІХ ЖЫВУЦЬ У КРАІНАХ З СЯРЭДНІМ УЗРОЎНЕМ ДАБРАБЫТУ

Пастаянны прадстатнік Славакі пры ААН Мілаш Коцерац абраны старшынёй Эканамічнай і сацыяльнай рады (ЭКАСАР).

Мілаш Коцерац адзначыў нарастаючую ролю ЭКАСАР у перыяд эканамічных ўзрушэнняў на планеце і рэспаву пра планы работы. «Дазволяць мне пачаць з супрацоўніцтва ў мэтах развіцця. Тут ландшафт змяняюць да незалежнасці. Сшыло ў мінутае звількае ўпэўненне пра тое, што багатыя краіны аказваюць дапамогу, а бедныя яе атрымліваюць. Прычым нямаюць, хоць шмат у чым гэта звязана з прагрэсам. Менш краін маюць патрэбу ў менш тых, хто мае права на атрыманне танных крэдытаў. У той жа час дзве трэці найбяднейшых жыхароў планеты цяпер жывуць у краінах з сярэднім узроўнем дабрабыту», — сказаў новы старшыня ЭКАСАР. Ён дадаў, што некаторыя краіны змаглі выбрацца з беднаці, іншыя — маюць патрэбу ў дапамозе.



срэдня ахоўнага модуля вагаецца ў межах 5 долараў. А канчатковы кошт вырабу будзе залежаць ужо каля ад палёту дызарынерскай туркі і матэрыялаў, выкарыстаных для вытворчасці чаха.

Яшчэ адзін спосаб прымянення інавацыйнага матэрыялу — ахова чалавека ад электрамагнітнага выпраменьвання. Высвятлялася, што ахоўнае прыстававанне змяняе дозу электрамагнітнага выпраменьвання, якую чалавек атрымлівае ад мабільнага тэлефона ў момант злучэння, аж у 500 разоў!

— Безумоўна, у месцах продажу новых прыстававанняў абавязкова павінны прысутнічаць такі прыбор, які будзе дэманстраваць іх эфектыўнасць. Мы не можам дазволіць сабе прадаваць ката ў мішку, — дадаў навукоўца. — Гэта

рамагнітнае выпраменьванне ў шырокім дыяпазоне — няпростая задача.

У БДУП ужо падрыхтавалі макетныя ўзоры новых прыстававанняў. Навукоўцы разлічваюць, што змогуць зацікавіць сваімі навінкамі не толькі беларускіх спажывоў, тым больш што цікавых і вартых увагі прапаноў на рынку амаль што няма.

— Некалькі гадоў таму на беларускім рынку рэалізаваліся спецыяльныя наклейкі на сатавыя тэлефоны, якія, па ідэі, павінны былі выконваць ахоўную функцыю. Дарчы, і каштавалі яны зусім нятанна — у межах 30 еўра. Аднак колькі мы ні круцілі вакол іх свой індэксатар электрамагнітнага выпраменьвання, так і не змаглі зразумець, каго і ад чаго яны абараняюць, — прызнаўся Цімафей Барбоцька. — Такія ж наклейкі некаторыя замежныя кампаніі прапанавалі і для размяшчэння ўнізе камп'ютарнага манітора. Прынцып іх дзеяння для нас таксама застаўся загадкай. Кампанія «Самсунг», напрыклад, спрабавала стварыць ахову ад электрамагнітнага выпраменьвання з дапамогай спецыяльнага напылення на ніжнюю сценку нутбоўка. Дарчы, наша вынаходніцтва зацікавіла карэйцаў... Адным словам, мы адкрыты для любых прапаноў і гатовы падстроівацца пад жавакі заказчыкаў. Адзін з самых верагодных нашых партнёраў — тэхнапарк БНТУ, на плошчаў якога можна наладзіць эксперыментальную лінію.

Надзея НІКАЛАЕВА, Фота Марыны БЕГУНОВАЙ.

Абзац

▲ Летас у арганізацыяў Беларусі ў выніку няшчасных выпадкаў на вытворчасці загінула 197 работнікаў. Гэта на 37 чалавек менш у параўнанні з 2010 годам.

▲ Па звестках канцэрна «Белдзяжхарчпрам», у 2011 годзе піварыны заводы Беларусі павялічылі экспарт піву ў 1,22 разоў ў параўнанні з 2010 годам. Па выніках года экспартавана 6 млрд 159,2 тыс. дал піву. Гадавае заданне, згодна з праграмай развіцця піварынай галіны, выканана на 119,4%.

▲ Мінчанін паспрабаваў незаконна перавезці цераз мяжу ў Беларусь каштоўнасці на Bт100 млн. Кантрабандныя ювельныя вырабы знойдзены ў кіроўцы рэйсавога аўтобуса, што ехаў з Германіі ў Мінск. — 25-гадовага жыхара беларускай сталіцы. Пры перасячэнні мяжы ён заявіў у пункце мытнага кантролю, што ў яго няма тавараў, якія трэба павінава дэклаараваць. Прыглядзе ў кішэнкі куртка кіроўцы знайшлі пярсцёнак і 3 купоны з белага металу з каштоўнымі камянямі. Праведзены экспрэс-аналіз пацвердзіў наяўнасць у кулонах брыльянтаў. Правадзіцца таварзнаўная экспертыза.

Поўны абзац

▲ Расіянін вярнуў сваёй былой жонцы доўг у памеры 4 тыс. рублёў, які апошняя запатрабавала ў судовым парадку. Ісціца атрымала суму, на якую прэтэндавала, але манетами рублёвай вартасці і дробязцо. У цэлым доўг зважыў 40 г. Наглядзчы на такую незвычайную форму вяртання, грошы былі прыняты без прэчанняў.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

ОАО «Мінскторгшам» сабшаецт о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 февраля 2012 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 22.

Повестка дня:

- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
- Отчет ревизора.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества.
- О выплате дивидендов за 2011 г.
- О проекте распределения чистой прибыли на 2012 г.
- Об избрании членом наблюдательного совета и ревизора.
- Об установлении вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизора.

Регистрация начинается в 14.15. При себе иметь паспорт.

Наблюдательный совет.

УНП 100103798

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ на «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Курганная в г. Минске»

Информация о застройщике:

Застройщик: Иностранное частное торгово-строительное унитарное предприятие «ГРБЕЛИНВЕСТ», зарегистрированное Минским горисполкомом решением от «26» сентября 2008 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191068402.

Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Димитрова, 5, пом. 1.

Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефон: (017) 203 32 78, (017) 203 38 49. Факс: (017) 306 24 52.

Для настоящего проекта организация не осуществляет функции застройщика жилых домов и иных объектов недвижимости.

Информация о проекте строительства:

Цель проекта строительства — строительство трех 7-9-этажных многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного и административного назначения по генплану:

— 1-я очередь строительства — блок-секции G1-3223-7-Л, G1-2112-8-С, G1-2112-9П;

— 2-я очередь строительства — блок-секции G1-3223-7-Л, G1-2112-8-С, G1-2112-9П.

Здание каждого многоквартирного жилого дома запроектировано из 3-х секций, общая площадь жилого здания 6924,29 м², из них жилых помещений (квартир) — 6039,47 м². Количество жилых помещений (квартир) — 108, из них: однокомнатных — 47, двухкомнатных — 45, трехкомнатных — 15, четырехкомнатных — 1. Каждая секция оборудована мусоропроводом, одним грузопассажирским лифтом. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (остекленные лоджии). Конструкция здания — сборные железобетонные конструкции с эффективным минераловатным утеплителем. Высота этажа — 3 м.

Здания каждого многоквартирного дома включают в себя встроенные помещения общественного назначения площадью от 86,81 м² до 140,59 м².

Объект долевого строительства расположен в г. Минске в границах ул. Курганная — ул. Космонавтов, с севера — вдоль лесопарковой зоны по проектируемой улице № 1, с запада и юга существующей усадебной застройкой по ул. Курганной, с востока существующей жилой застройкой по ул. Космонавтов.

Начало строительства — октябрь 2010 г.

Ориентированные сроки окончания строительства жилых домов 1,2,3 очереди — 1-й квартал 2012 г.

Застройщиком получены:

— экспертное заключение Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (РУП «Лавгостройэкспертиза») от 05.10.2010 г. № 1173-15/10, от 07.10.2010 г. № 1454-15/10И, от 16.12.2010 № 1622-15/10;

— решение Минского городского исполнительного комитета от 08.10.2010 г. № 2320 «Об изъятии, предоставлении земельных участков и разрешения строительства»;

— разрешение специализированной Инспекции департамента контроля и надзора за строительством в г. Минску на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-067/10 от 11.10.2010, 05.11.2010, 28.12.2010, 27.01.2011.

12 студзеня
2012 г.
№ 1 (273)

ПРЫТУЛАК ДЛЯ АДЗІНОКІХ

Алена ВЕРУШ

Час няёмольна бяжыць наперад, набліжаючы ўсіх нас да вечнасці. І кожны на гэтым шляху мае права разлічвацца на годную старасць у акружэнні дзяцей і ўнукаў альбо проста блізкіх людзей. А калі гэтага акружэння няма? Няма і надзеі? У Ваўкавыскім раёне гэтую надзею старым даюць дзве бальніцы сястрынскага догляду.

Аграгарадок Гнезна за апошнія гады змяніўся да непазнавальнасці. Усё тут зроблена з клопатам пра людзей, прыстасавана для жыцця «пагарадскому». А ўлічваючы тое, што мясціны малаўнічыя, ды і побач з райцэнтрам, пасяліцца тут хацелі бы многія.

Бальніцы да 2006 года ў Гнезне наогул не было. Стацыянарнае тэрапеўтычнае аддзяленне для вясцоўцаў гэтага ўрачэбнага ўчастка размяшчалася ў суседняй вёсцы. Аднак калі наспела неабходнасць у бальніцы сястрынскага догляду, вырашылі прыставаць пад яе будынак пустуючай школы, зрабіўшы там капітальны рамонт. На другім паверсе «пасалілі» амбулаторыю, першы адрэаў пад стацыянар. Сёння яго 25-ці ложкаў відавочна малавата, каб задаволіць патрэбу адзіночых людзей у доглядзе. А менавіта догляд — не ўрачэбны нават, а чыста чалавечы — тут самае галоўнае, значнае загадкаў бальніцы Леанід Анішчанка. У многіх пацыентаў гэтай установы дзеці і ўнукі ёсць, але абцяжарваць сябе клопатам пра сваю яны не хочуць, пераклаўшы гэтыя абавязкі на плечы дзяржавы.

Напрыклад, у Станіслава Паўлавіча Аўгусціноўча тры дачкі, але ідучы з іх ні разу не наведла бацьку ні тут, ні ў доме-інтэрнаце для састарэлых у вёсцы Цеалін, дзе ён дагэтуль жыве пяць гадоў. Паўлавічу, як паважліва называюць яго ў бальніцы, мінулай восенню споўнілася 80 гадоў. Праўда, выглядае ён маладзейшым, а на мой камплімент адказвае: «Гэта таму, што ніколі не курыў». У бальніцы яго задавальняе ўсё, акрамя... адсутнасці занятку. «Чалавек жыве, пакуль рухаецца і нешта робіць», — значнае Аўгусціноўча. Таму ён вывучае наваколле, ходзіць у касцёл, краму, а ўвечор збіраецца арганізаваць брыгаду па добраўпарадкаванні прылеглай тэрыторыі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



РАНЦЕ СТАНОВІЦА БОЛЬШ

У Віцебскай вобласці ў параўнанні з пазамінулым годам колькасць грамадзян, якія атрымліваюць даходы ад здачы ў арэнду і наём жылых і нежылых памяшканняў, узрасла амаль на 2 тысячы чалавек. На падатковым ўліку ў інспекцыях Віцебскай вобласці знаходзіцца больш за 9,8 тысячы ранце. Яны выплачваюць падаходныя падаткі ў фіксаваных сумах.

За 11 месяцаў мінулага года імі выплачана больш за 1,5 мільярда рублёў падаходнага падатку. Паводле інфармацыі Віцебскай абласной інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь, з пачатку мінулага года ў ходзе кантрольных мерапрыемстваў, якія праводзіцца з мэтай выяўлення ўтоеных даходаў, атрыманых ад здачы памішканняў унаём, падатковымі органамі было выяўлена больш за 230 паршуняў. І на выніках правэрар дадаткова налічана да выплаты 47,8 мільёна рублёў. Палічаныя плацяжы паступілі ў бюджэт.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



— Андрэй Валянцінавіч, новы год абяцае быць такім жа складаным у фінансавым плане, як і год мінулы?

— Так, ён абяцае быць складаным, і задачы перад бюджэтам стаяць няпростыя. Для дасягнення мэт эканамічнай палітыкі ў 2012 годзе бюджэт сфарміраваны без дэфіцыту і мае дастатковыя рэсурсы для выканання сацыяльных і фінансавых абавязанстваў дзяржавы. Інакш кажучы, бюджэты ўсіх узроўняў павінны быць бездэфіцытнымі, збалансаванымі па даходах і расходах: колькі заробілі — столькі і можаце патраціць. Так што «раслабіцца» сёлета не атрымаецца. Наадварот, давядзецца напружвацца яшчэ больш.

— Якія новаўвядзенні закрануць мясцовыя бюджэты? Магчыма, у іх з'явіцца новыя крыніцы даходаў?

— Глобальна ў 2012-м нічога не зменіцца. Захавацца такі ж парадак размеркавання падатку на прыбытак, які дзейнічае з 2011 года: падатак на прыбытак недзяржаўных і камунальных прадпрыемстваў застаецца ў мясцовых бюджэтах, а падатак на прыбытак рэспубліканскіх прадпрыемстваў і прадпрыемстваў з доляй рэспубліканскай уласнасці 50 працэнтаў і больш — размяркоўваецца ў роўных прапорцыях паміж рэспубліканскім і мясцовым бюджэтам.

Невялікае новаўвядзенне датычыцца экалагічнага падатку. Сёлета ў бюджэце не прадугледжана фарміраванне фонду аховы прыроды: мерапрыемствы па ахове навакольнага асяроддзя фінансуюцца ў агульным парадку. У сувязі з гэтым 40 працэнтаў экалагічнага падатку накіруюцца ў рэспубліканскі бюджэт, а 60 працэнтаў застаюцца на абласным узроўні. Бюджэты раённых узроўня не атрымаюць адлічэнняў ад экалагічнага падатку.

Зразумела ж, у мясцовых органах улады засталася права павялічваць стаўкі падаткаў на ўласнасць — не больш чым у два разы ў параўнанні з вызначанымі. Па нарыхтах падліках, гэта дазволіць атрымаць 1,9 трыльёна рублёў дадатковых даходаў у мясцовыя бюджэты.

— А летася гэтая даходная крыніца працавала?

— Безумоўна, і істотна папаўняла даходную базу мясцовых бюджэтаў.

— Давайце спустымся на першую прыступку бюджэтнай «іерархічнай» лесвіцы... З мінулага года на пярвічным узроў-

ні пачаў часткова «асядаць» падаходны падатак з фізічных асоб. Як гэта паўплывала на даходы сельсавеціх бюджэтаў?

— Карэнным чынам паўплывала. У Саветаў дэпутатаў раённага ўзроўня з'явілася права вызначаць нарматывы адлічэнняў ад падаходнага падатку — тую іх долю, якая застаецца на пярвічным узроўні. У выніку гэта станоўча адбілася на самадастатковасці пярвічных бюджэтаў: колькасць бездатычных сельсавеціх вырасла ў 7 разоў. У 2010-м іх было толькі 33, а ў 2011-м стала больш за 240. Акрамя гэтага, амаль удвая павялічылася колькасць бюджэтаў з умераным (менш за 50%) узроўнем датацыйнасці. У 2010-м такіх было 389, а ў 2011-м — ужо 742.

Новая «схема» дзейнічае наступным чынам: спачатку падаходны падатак паступае ў раёны бюджэт, а далей частка гэтых паступленняў — у адпаведнасці з нарматывам, які вызначыў райсавет, — вяртаецца ў бюджэты пярвічнага ўзроўня. Наяўнасць такой даходнай крыніцы стымуе ўлады пярвічнага ўзроўня ствараць новыя вытворчасці і новыя працоўныя месцы. Чым больш падаходнага падатку будзе сабрана, тым большая яго частка вярнецца назад.

Адпаведна, у старшыні сельскага Савета з'явіцца магчымасць сфарміраваць і больш аб'ёмны рэзервовы фонд, які напрамую залежыць ад даходаў пярвічнага бюджэту.

— А сродкі ад самаабкладання залічваюцца ў бюджэты сельсаветаў?

— Так. З пазамінулага года яны залічваюцца ў даходную частку бюджэту пярвічнага ўзроўня і выдаткоўваюцца на мэты, вызначаныя мясцовым сходам грамадзян або органам тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання.

— Даводзілася чуць ад старшын сельскіх Саветаў, што гэта новаўвядзенне парадзіла лішнюю валатку: маўляў, раней, калі грошы збіралі проста «пад роспіс» і «пад адказнасць» старастаў, з імі было прасцей працаваць...

— Але тады не было «празрыстасці», не было магчымасці дакладна праантраляваць, як яны расходуюцца, на якія мэты. Таму і з'явілася неабходнасць цэнтралізаваць сродкі ад самаабкладання ў адпаведных бюджэтах. Я лічу, што нічога дрэннага ў

ПРА ГРОШЫ — КАМПЕТЭНТНА

ДЭФІЦЫТ БЮДЖЭТУ РОЎНЫ НУЛЮ

«Эканомнае і эфектыўнае расходаванне сродкаў на ўсіх узроўнях застаецца адным з асноўных нашых патрабаванняў», — сказаў у інтэрв'ю «МС» начальнік упраўлення мясцовых бюджэтаў галоўнага ўпраўлення бюджэтнай палітыкі Міністэрства фінансаў Андрэй ЛАБОВІЧ.

Фота БЕЛТА

гэтым няма. Наадварот, цяпер магчымасць для злоўжыванняў гэтымі грошамі зведзена практычна да нуля. Уведзены нават асобны код у даходах бюджэту для ўліку такіх паступленняў. Іх аб'ёмы сельсавету ніхто не ўстанаўлівае — усё залежыць выключна ад ініцыятывы грамадзян.

— Расходныя паўнамоцтвы сельвыканкама «прывязаны» да даходных крыніц. Як у такім выпадку патраціць, напрыклад, сродкі, заробленыя на аўкцыёне? Атрымаўшы, што грошы сельвыканкам мае, а выкарыстаць іх на свае патрэбы не можа...

— Тут ёсць пытанне. Асабліва ў тых сельсаветах, якія актыўна распрацаваць зямельныя ўчасткі. У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта № 667 ад 27.12.2007г., сродкі, атрыманыя ад правядзення аўкцыёнаў арэнды і аўкцыёнаў продажу, плата за права заключэння дагавору арэнды зямельных участкаў і плата за зямельныя ўчасткі, якія прадастаўляюцца ў прыватную ўласнасць без правядзення аўкцыёнаў, накіроўваюцца ў адпаведны мясцовы бюджэт і выкарыстоўваюцца на будаўніцтва аб'ектаў інфраструктуры, распрацоўку горадабудаўнічай дакументацыі, на фінансаванне работ (паслуг), звязаных з адабраннем зямельных участкаў для правядзення аўкцыёнаў (у тым ліку па дзяржаўнай рэгістрацыі гэтых участкаў), на правядзенне аўкцыёнаў арэнды і аўкцыёнаў продажу.

Расходныя паўнамоцтвы бюджэту пярвічнага ўзроўня замацаваны ў п.3 арт.46 Бюджэтнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, і імі не вызначаны расходы на рэалізацыю інвестыцыйных праектаў і праграм. Сапраўды, часта ўзнікалі сітуацыі, калі старшыня райвыканкама гаварыў кіраўніку сельскага Савета: «Зрабіце на тэрыторыі тое і тое — у вас жа грошы ёсць!» Грошы былі, але сельвыканкам не меў расходных паўнамоцтваў, каб імі скарыстацца...

Для вырашэння пытання мы прапанавалі альтэрнатыўны варыянт. Для яго ўвасоблення неабходна прыняць два рашэнні. Першае — рашэнне сельскага Савета дэпутатаў аб перадачы сваіх дадатковых даходаў, якія неўмоўна патраціць, у раёны бюджэт. І за тым другое — рашэнне раённага Савета дэпутатаў — аб накіраванні гэтых сродкаў у раённую бюджэтную аб'ектаў інфраструктуры на той тэрыторыі, дзе яны былі зароблены.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

ВЫДАТКАВАЦЬ СРОДКІ НЕ ЎЯЎЛЯЕЦА МАГЧЫМЫМ

У нумары за 3 лістапада 2011 года быў змешчаны артыкул «Зрабіць дарогу бяспечнай», дзе мы расказалі пра нездавальняючы стан участка аўтадарогі ад вёскі Касынь да выхаду на рэспубліканскую трасу Р-58 Мінск—Мядзел.

Згаданы ўчастак бетонкі (Касынь—Вішнеўка) быў пракладзены больш за 20 гадоў таму. Гэта адзіная дарога, якая звязвае названы населеныя пункты. Яе шырыня складае 4,4 м, абочына (пясчаная, у ямінах і калдобах) на ўсёй працяглай трасе знаходзіцца ніжэй за ўзровень палатна пакрыцця дарогі і мае ўхыл ад восі праезнай часткі. За гады эксплуатацыі пакрыццё атрымала шматлікія выбоіны і расколіны. Апроч таго, з паўкіламетра дарога ідзе пад ухыл, а потым 1,5 км — на ўздым у адной плоскасці, што робіць яе аварыйна небяспечнай, асабліва ў зімовы перыяд.

Мясцовыя жыхары звярнуліся да свайго дэпутата Вячаслава Доўнара (дэпутат Папярнянскага сельскага і Мінскага раёнага Саветаў) з просьбай рэканструяваць ўчастак дарогі. Вячаслаў Іванавіч патлумачыў людзям, што аднаасобна ён такую задачу вырашыць не ў стане (паколькі на такі сур'ёзны праект патрэбны і адпаведны фінансавы сродкі), і накіраваў свой дэпутацкі запыт у органы дзяржаўнага кіравання. Карыстаючыся магчымасцю, праз нашу газету дэпутат звярнуўся да кіраўнікоў раённых і абласных профільных арганізацый, якія адказваюць за гэты ўчастак, з просьбай прывесці дарогу ў адпаведнасць з нормамі.

Мы са свайго боку накіравалі артыкул на рэзаванне, і напярэдадні навагодніх святаў атрымалі адказ з Мінаблвыканкама за подпісам намесніка старшыні А. Мірчука, дзе падавалася, што «рэканструкцыя вышэйазначанай дарогі з неабходным пашырэннем зямлянога палатна і будаўніцтвам асфальтабетоннага пакрыцця запатрабуе значных фінансавых сродкаў, выдаткаваць якія, у сувязі з абмежаваным фінансаваннем мясцовай дарожнай сеткі вобласці, у цяперашні час не ўяўляецца магчымым».

Належны стан праезнай часткі і абочынаў дадзенай дарогі забяспечваецца філіялам КУП «Мінскаблдарбуд» — ДРБУ №194» у адпаведнасці з дзейнымі нормамі».

Інга МІНДАЛЁВА.

ФОРС-МАЖОР

У НОВЫ ГОД — БЕЗ ВАДЫ

Адзінаццаць чалавек, якія пражываюць у Янушкавічах на вуліцы Пасялкавай (Лагойскі раён), даслалі ў рэдакцыю нашай газеты калектыўны ліст з просьбай дапамагчы ім вырашыць агульныя для ўсёй вёскі праблемныя пытанні. Усяго на старонках свайго пісьма вясцоўцы агучылі тры такія пытанні, прычым першыя два датычыліся водазабеспячэння.

— Водаправод, які пракладзены па вуліцы Пасялкавай, вось ужо каторы год часта выходзіць са строю, — скардзіцца вясцоўцы. — Больш за месяц таму перастала працаваць вадзяная помпа, два тыдні ўвогуле не было вады... Калі помпу ўстанавілі, то напору вады ў трубаправодзе быў вельмі слабым, а ў некаторых дамах па-ранейшаму няма дамаў. Высветлілася, што «працяжка» сама вежа.

Далей у пісьме гаворыцца, што на працягу месяца сельвыканкам, дэпутаты Янушкавіцкага сельскага Савета і жыхары вёскі Янушкавічы звярталіся са сваёй праблемай у раённую і абласную камунальную гаспадарку, у Лагойскі райвыканкам, аднак станоўчых вынікаў не дачакаліся, хоць, на думку аўтараў ліста, на вежу дастаткова правесці зварачныя работы (падварыць месца працяжання).

— Напэўна, прыйдзецца сустрасці Новае год без вады, — канстатавалі аўтары ліста. Праблемай нумар два, акрэсленай у пісьме, стаў праўры воднаправода па вуліцы Цэнтральнай усё той жа вёскі Янушкавічы. На працягу чатырох месяцаў вада цякла проста па асфальце, пагражаючы значным абледзяненнем праезнай часткі і поўным разбурэннем палатна.

Трэцяя праблема дачынення да вады не мела. Гаворка ішла пра збожжаборачны камбайн, які два гады таму мясцовы КУП узяў у арэнду ў Лагойскай МТС. Маючы камбайн, КУП аказаваў паслугі па ўборцы збожжа з асабістых прыватных участкаў не толькі жыхарам Янушкавіцкага, але і суседніх сельсаветаў.

— Цяпер МТС камбайн забрала, і ўсе жыхары сельсавета не ведаюць, што ім рабіць вясной з прыватнага ўчастку: засяваць збожжам ці пакідаць зарастаць пустазеллем, — гаворыцца ў пісьме.

Адразу пасля навагодніх святаў мы патэлефанавалі ў Янушкавічы, каб удакладніць, ці змянілася там сітуацыя з моманту напісання калектыўнага ліста. Аказалася, што праўры па вуліцы Цэнтральнай усё ж «залаталі». Але на гэтым станочыя навіны скончыліся. Вежу да Новага года так і не падварылі (хоць пэўныя работы там праводзіліся), таму на свята жыхары

адно такое пытанне, як дзесяць ўтвараецца новы праўры, зноў ідуць скарці. І так пастаянна, — патлумачыў Аляксандр Палянскі. — У цэлым, камунальнікі вырашаюць гэтыя пытанні, але вельмі марудна, бо сітуацыя няпростая. Справа ў тым, што служба, якая прызначана абслугоўваць менавіта Янушкавічы, задзейнічана яшчэ ў суседніх сельсаветах. Акрамя таго, яе прыцягваюць і на ліквідаванне аварыйных сітуацый. А сама раённая камунальная гаспадарка знаходзіцца за 20 кіламетраў ад нас і, зразумела, ахапіць усё не ў стане.

Аляксандр Палянскі нагадаў, што вясковымі водаправодамі раённых камунальных пачалі займацца параўнальна нядаўна, а раней іх рамонтавыя ўласнымі сіламі (за сродкі мясцовых гаспадарак, за сродкі сельвыканкама і г.д.). Як бы там ні было, пытанне рамонтна вежы і воднаправода па вуліцы Пасялкавай у Янушкавічах знаходзіцца на кантролі ў старшыні райвыканкама, а значыць, можна спадзявацца на апэратыўнае вырашэнне праблемы.

Наконт збожжаборачнага камбайна, які браў у арэнду КУП, Аляксандр Казіміравіч патлумачыў, што хвалацца няма прычым:

— Я меў размову з намеснікам начальніка раённага ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання, які паабяцаў мне вырашыць пытанне на карысць мясцовых жыхароў, даручыць кіраўніку МТС перадаць камбайн у арэнду КУП. Гэтая размова адбылася ў снежні. На наступнай планёрцы ў старшыні райвыканкама я асабіста яшчэ раз узніму гэтае пытанне.

Інга МІНДАЛЁВА.

ДЫЯЛОГ З УЛАДАЙ

НЕ «ІСЦІ ЗА ПРАБЛЕМАЙ», А ПРАЦАВАЦЬ НА АПЯРЭДЖАННЕ

І абавязкова сачыць за выкананнем прынятых рашэнняў

Такія падыходы лічыць абавязковымі ў працы старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Андрэй НАУМОВІЧ.



— Андрэй Мікалаевіч, ці спатрэбілася карэкцыя сацыяльных і іншых праграм у сувязі з фінансавым эканамічным становішчам у краіне?

— Летася з абласнога бюджэту прафінансавана 29 дзяржаўных праграм на суму амаль 770 мільярдаў рублёў. Разам з тым, рэалізу ў эканоміцы, фінансавыя сферы патрабавалі ад нас больш прадметнай тлумачальнай працы з людзьмі. Таму былі наладжаны штотыднёвыя сустрэчы з працоўнымі калектывамі Гродзеншчыны, у якіх удзельнічалі старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Анатоль Рубінаў, старшыня абласнога выканаўчага камітэта Сямён Шапіра, яго намеснік. Ішла шыракая размова аб сітуацыі ў краіне. Самыя зладзёжныя тэмы абмяркоўваліся і на сустрэчах з удзелам членаў інфармацыйных груп, створаных на базе кожнага райвыканкама. У іх склад уваходзіць і кіраўнікі сельвыканкамаў, дэпутаты мясцовых Саветаў.

У цэлым усё задачы, якія ставіліся на ўзроўні і абласнога, і раённых, сельскіх Саветаў, дакладна выконваліся. Не было такога, каб нейкі важны праграмы (дэмаграфічнай бяспекі, развіцця асабістых

падсобных гаспадарак, падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу і іншых) па прычыне фінансавых цяжкасцяў адмяняліся альбо «уражаліся».

— Якія з іх з'яўляліся прыярытэтнымі? — Нейкіх, так бы мовіць, «разціх рухаў» у тым ці іншым кірунку мы ў сваёй дзейнасці не вызначаем. Лічу, што праца павінна быць сістэмнай і мэтанакіраванай, прычым з абавязковым кантролем за ходам выканання прынятых рашэнняў. Пры гэтым, безумоўна, у пераважнай большасці выпадкаў бяруцца праблемныя пытанні, якія патрабуюць практычнага вырашэння.

Напрыклад, у чэрвені мінулага года на сесіі абласнога Савета разглядалася пытанне выканання арганізацыйна-Гродзеншчыны заканадаўства аб працы і вытворчым траўматызме згодна з Дырэктывай Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 1 «Аб захарах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны». Для таго, каб усёаб'ёмна вывучыць сітуацыю і прыняць дзейсныя рашэнні, гэтае пытанне разглядалася на пасяджэнні пастаяннай камісіі па прамысловасці, будаўніцтве, транспарце і жыллёва-камунальнай гаспадарцы на базе г. Гродна і пастаяннай камісіі па мандах, законнасці, мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Шчучынскім раёне. Затым правалі «прамую лінію» па гэтай тэме з жыхарамі вобласці.

На сесіі былі прыняты канкрэтныя, адрасныя рашэнні. І вынік ёсць: летася зарэгістравана ўдвая менш выпадкаў са смертным зыходам у параўнанні з папярэднім годам. Не хачу сказаць, што, маўляў, правалі сесію — і стала інакш. Але відэаочна, што ўзмацненне ўвагі да гэтай праблемы дае свой плён.

— А ці вырашаны ў вобласці, згодна з заканадаўствам аб мясцовым кіраванні і самакіраванні, задачы па перадачы спецыялізаваным арганізацыям дарог у сельскіх населеных пунктах?

— У вобласці ўжо перададзены ў гаспадарчае кіраванне прадпрыемства «Гроднаблдарбуд» дарогі і вуліцы сельскіх населеных пунктаў (за выключэннем

тых, што знаходзіцца ў аграгарадах). Гэтыя дарогі і вуліцы з'яўляліся безгаспадарнымі і раней ніколі цэнтралізавана не абслугоўваліся. Упершыню летася з абласнога бюджэту былі выдаткаваны сродкі на іх утрыманне — 7 мільярдаў рублёў. Сёлета гэтую працу неабходна завяршыць.

— Летася ў «МС» узнімалася праблема забароны сельвыканкамама набываць новыя сродкі механізацыі для абслугоўвання сваіх населеных пунктаў. Нешта змянілася?

— Гэты працэс аказаўся вельмі складаным, адпаведных нарматыўных дакументаў на права набывання непасрэдна сельвыканкама сродкаў механізацыі няма. Але бязвыпадковых сітуацый не бывае. Вось, напрыклад, як падшоў да гэтага пытанна старшыня Навагрудскага райвыканкама Анатоль Маркевіч. Для кожнага сельсавета ад сельгаскаператыва выдзяляецца трактар з наборам усяго, што трэба; летам — ратарная касілка, каб за акаліцы не было пустазелля. Сельсаветы будуць забяспечаны таксама газонакасілкай, бензапілой. Пры гэтым ёсць права праз упраўленне сацыяльнай абароны задзейнічаць беспрацоўных. Такім чынам, кіраўніку сельсавета аказавацца канкрэтна дапамога, каб потым з яго, так бы мовіць, па поўнай праграме спытаць, што робіцца.

Вяртаючыся да пытання аб прыярытэтах, хачу сказаць, што асабліва клопат павінен зусёгда надавацца парадку на могілках. Карпатлівая праца там праводзіцца ўжо не першы год, вось і летася на Гродзеншчыне добраўпарадкавана каля 100 могілак, на што выкарыстана амаль 1,5 мільярда рублёў. Прычым, гэта не толькі сродкі бюджэту сельгаспадарчых і іншых арганізацый, але і добраахвотных узносы мясцовых жыхароў (300 мільёнаў рублёў). Напрыклад, у Слоніўскім раёне ў адным з сельсаветаў сабралі на добраўпарадкаванне могілак ажно 48 мільёнаў рублёў. Мяркую, гэта важна не толькі ў фінансавым, гаспадарчым, але і ў маральным плане. Бо задача ў тым, каб выхоўваць не спахлывецкія, утрыманскія рысы, а гаспадары, які ў адказе за тое, што робіцца ў яго населеным пункце.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



ЧАЛАВЕКУ ўласціва параўноўваць. Чужы кавалак чамусьці заўжды здаецца смачнейшым. Прынцып часта спрацоўвае і ў маштабах краін. Асабліва калі тыя некалі былі адной дзяржавай. Прыгледзецца і ўбачыць, што зусім не суседскі, а свой газон зелянейшы, дапамагае... погляд суседа! Пытанне майго суразмоўніка, які, замаўляючы грыбы суп, цікавіцца ў афіцыянта, зроблена стравы з парашку ці з натуральных грыбоў, выдае ў ім расіянина. Там ужо даўно звыкліся з думкай, што малако робіцца з парашку, хлеб — з хімічных разрыхляльнікаў, а каўбаса — ледзь не з паперы. Мы ўспрымаем сваё натуральнае як данасць, яны, пакаштаваўшы нашага, — атрымліваюць асалоду. Эфект параўнання. Пра агульнае мінулае, сучасныя асаблівасці і сумесную будучыню суседскіх краін гутарым з расійскім палітолагам **Аляксеем БІНЕЦКІМ**.

— Ініцыятыву па стварэнні Еўразійскага саюза многія ўжо ахрыслі памкненнем аднавіць СССР у XXI стагоддзі. Як вы думаеце, сёння, праз 20 гадоў пасля распаду той дзяржавы, спее ідэя яе ўзнаўлення ў тым ці іншым выглядзе?

— Ні ў якім выглядзе ўзнаўлення ўнікальнага ўтварэння, якім быў СССР, немагчымае. Яго вопіць быў выключным у цывілізацыйным плане, памерам, колькасці людзей, уплыве, які дзяржава аказвала на сусветную цывілізацыю. У сённяшніх паліттехналагаў з Крамля не атрымаецца яго паўтарыць. Па дзюх прычынах. Нездольнасць стратэгічна мысліць і страціла даверу. Стаўленне папярэдняга кіраўніцтва Расіі да былых саюзнікаў замацавала за краінай рэпутацыю ненадзейнага партнёра.

— Расійскую ахвоту да інтэграцыі абмякнуць імперскія амбіцыі краіны. Вы назіраеце іх прыкметы, Аляксей Эдуардавіч?

— Якія могуць быць імперскія амбіцыі ў краіны, што страціла такую колькасць тэрыторыі, людскіх і эканамічных рэсурсаў, а з-за здрады папярэдняга кіраўніцтва (я маю на ўвазе Гарбачова і Ельцына) — яшчэ і рэпутацыю ў знешнім свеце? Утварэнне новых эканамічных саюзаў, насамрэч, абмяркоўвалася вельмі даўно. А не рэалізавалася пераважна па прычыне фанабрыі і багацця, якое нечакана завалілася на галаву ўладных і бізнес-эліт Расійскай Федэрацыі. Цяпер жа ва ўмовах сусветнай фінансавай нестабільнасці і з прычыны палітычных працаў са арабскай дзеі — па ўсім відаць, доўгатэрміновыя і вельмі небяспечныя — жаданне захаваць уладу і тыя грашовыя плыні, якімі распарэдавацца сёння расійская ўладная эліта, змушае шукаць зразумелыя, гістарычна блізкія партнёраў сярод сумежных дзяржаў. Памкненні з боку Расіі носьць сітуацыйны характар і прадкватываюць жаданне яе мага даўжэй пратрымацца ля ўлады, набыць гарантыю стабільнасці на будучыню.

— У зычку ўвайшоў таксама параўноўваць з ЕС. І тыя цяжкасці, якія зараз перажывае

вае еўразона, ствараюць, відаць, не самы лепшы фон для новых задум па аднанні.

— ЕС фарміруецца як наднацыянальнае ўтварэнне, і супярэчнасці не могуць не ўзнікаць. Проста сусветная фінансавая нестабільнасць прывяла да таго, што гэтыя працэсы абвастрыліся. І сённяшняя практычна афіцыйныя заявы аб неабходнасці перагляду еўрапейскай канстытуцыі сведчаць пра тое, што людзі, якія вядуць свае краіны па шляху інтэграцыі, думваюць, як палепшыць сітуацыю, жыццё народа. На мой погляд, абраны ім метады — неспекулятыўныя. Еўрапейская дэмакратыя, які і сённяшняя азіяцкая, выбудавана так, што калі дбаць толькі пра карысць інтарэсаў партыі ці групы асоб, гэта заканчваецца палітычным крахам. Яны ў любым выпадку будуць шукаць такое выйсце, якое даць магчымасць дабіцца станючага выніку.

— А наколькі верагодна, на вашу думку, ўзвядзенне адзінай валюты на еўразійскай прасторы?

— Пакуль ніхто з фінансістаў выказа не патлумчаў, навошта гэта патрэбна. Зразумела, што расійскаму кіраўніцтву гэта было б прыемна і цікава — тады была б магчымасць нават пры наяўнасці дадатковых зямельных цэнтраў у краінах-удзельніцах аб'яднання кантраляваць грашовыя плыні. Мяркую, Казахстану ў сілу яго асаблівага географічнага становішча і эканамічнай сітуацыі гэта не вельмі патрэбна. Як і Беларусі, якая ўсталяе нават у цяжкі летні перыяд крызісу, штурчана ўтвараюча варагамі беларускага народа. Да таго ж, каб гандляваць з іншымі краінамі, усё роўна выкарыстоўваюцца еўра ці долары.

— У здылкі па продажы кантрольнага пакета ААТ «Белтрансгаз» хапае крытыкаў. Яе называюць стартам распродажу беларускага набытку расіянам.

— Есць такое паняцце ў міжнароднай эканоміцы — «сядзячыя качкі»: так называюць заводы, фабрыкі ды усё, што нельга

з сабою знесці. Беларусы доўга, паспяхова і ў дастаткова ступені выгадна марочылі галаву, што ў бізнэсе называецца зацягваннем перамоў. У выніку прадалі за тую цану, якую, верагодна, сёння гэты пакет і не каштуе. Добры бізнэс зрабілі. Вытагравалі сабе цэлы шэраг сервітутаў, звязаных з гэтай ніткай. Вы ж энергію па гэтай трубе ўсё роўна будзеце атрымліваць, ды яшчэ і па ні-

У Расіі ідэі аб захаванні адзінства нацыі, абароне нацыянальных дзяржаўных інтарэсаў, уласнай эканомікі, сельскай гаспадаркі загучалі нядаўна, а ў Беларусі гэта проста рабілася — ціха, без помпы.

жэйшым кошце. А сёння гэтыя грошы надзвычай патрэбны для рэалізацыі іншых, значна больш важных, задат. Амерыканцы ж чамусьці прадалі японцам Empire State Building, Галівуд і шмат чаго яшчэ. Ну і што?! Разумныя кіраўнікі і разумная каманда заўжды можа прадаць і агаварыць асаблівыя ўмовы, якія будуць перш за ўсё абараняць ад знішчэння аб'ект, які прадаецца, а ў выпадку, калі ўмовы парашуюцца, вярнуць яго сабе на законных падставах.

— Што вы адкажаце тым, хто ўпэўнены — задзіночана немагчыма без страты самастойнасці?

— Самыя разумныя палітыкі — цынікі і прагматыкі. Інтэграцыя можа быць наколькі заўгодна ценой, калі яна ўзаемавыгадная. Страта суверэнітэту заключачца не ў тым, што есць маля і ці шмат інтэграцыі, а ў тым, што эліты перастаюць кілапацыя пра сваю пераую залежнасць з тымі, хто працуе, — з народам. Калі паглядзець на рэальную статыстыку — колькі грошай вывозіцца з краіны, колькі грамадзян купляе нерухомасць за мяжой і перадае туды на ПМЖ, можна зразумець, што такое страта суверэнітэту. Адбываецца вываз капіталу, інтэлектуальнага патэнцыялу. Яны не запэўняюцца. Колькасць працэдольнага насельніцтва, мабыць, і прырастае за кошт мігрантаў, але яны аб'яквыя да культуры-гістарычнага лёсу краіны. Гэта забівае тую якасць актыўнага патэнцыянага электрату, які

і фарміруе паняцце нацыі і ў выніку палітычнага суверэнітэту.

— Вы пачалі размову пра электрат, Аляксей Эдуардавіч, а якія ў вас уражэнні ад нядаўніх выбараў у Думу?

— Выбары як выбары, з усімі арыбутамі — скандаламі, узаемнымі падзэрнямі, абразамі. Есць, праўда, вельмі сур'ёзны паказчык. «Адзіная Расія» чамусьці карыстаецца самай вялікай любюю і павагай на Паўночным Кавказе. Гэта пытанне для даследавання. Некаторымі расійскімі палітыкамі ўжо агучваюцца прапановы дазваляць мігрантам удзельнічаць у галасаванні. На маю думку, гэта пробы крок, каб у далейшым на гэтай падставе паспрабаваць пераканача, што ў раёнах іх кампактнага пражывання можна было б дапусціць іх да кіравання муніцыпалітэтамі, а фактычна гэта адна з падстаў для прадастаўлення ім грамадзянства. Вы шчаслівыя, што ў вас няма такіх праблем.

— Вашы суайчыннікі думваюць гэтак жа? Імідж Беларусі ў вачах расіянаў пазітыўны?

— Моладзі, якая прыязджае сюды, тут вельмі падабаецца. У Мінску няма гаспадарытаў, хамства, гразі, вулічнай злічыннасці. А вось сярод тых, хто не быў тут, прынята лічыць, што тут усё забаронена, стром трэба хадзіць.

— А што асабіста вас прываблівае ў Беларусі?

— З пункту гледжання асабіста — сябры. А з прафесійнага — гэта вялікі палігон, які знаходзіцца паміж Усходам і Захадам, дзе можна многія рэчы для сабе зрааць, намацаць. Ды мне проста падабаецца тут: кухня, людзі, ды-хаецца ў Беларусі добра — надшуна. У Маскве дыхаць няма чым.

— А як наконт эканамічных цяжкасцяў?

— Мы ў Савецкім Саюзе ўсе прызычаліся, што пра нас ёсць кама пакапацыя, дык вось у Беларусі гэта захоўваецца. Калі ў цябе не будзе грошай, знойдуча сацыяльны інстытуты, якія будуць падтрымліваць цябе на плячу. Таму крызіс у Беларусі, не крызіс у Беларусі — ну і што! У Еўропе таксама крызіс. Мне будзе вельмі крыўдна, калі Беларусь пасля столькіх намаганьняў кіраўніцтва краіны, скіраваных сапраўды на захаванне адзінства нацыі, абарону нацыянальных дзяржаўных інтарэсаў, уласнай эканомікі, сельскай гаспадаркі, яе мадэрнізацыі, не выстаяць. У Расіі такія ідэі загучалі нядаўна, а ў Беларусі гэта проста рабілася — ціха, без помпы. Крызісы прыходзяць і сыходзяць, а дзяржава, бывае так, што сыходзіць і ўжо не вяртаецца, і нацыя таксама. Таму калі беларусам, як і многім іншым былым удзельнікам СССР, хочацца разумаўна таго, што з'яўляецца пераўзнаем, а што другасным, яны захаваюць сабе ва ўмовах любога крызісу.

— Зоя ВАРАНЦОВА.

Год кнігі

А НАВЕДВАННЯЎ БОЛЬШ

Ёсць людзі, якія проста не могуць жыць без кнігі

2 студзеня, калі краіна, па сутнасці, працягвала адпачываць, у Гродзенскую абласную навуковую бібліятэку імя Яўхіма Карскага прыйшлі 984 наведвальнікі. Прычым, 659 чалавек у той жа дзень атрымалі чытацкія білеты, што каштавала кожнаму з іх 2 тысячы рублёў — сума, якую можна назваць сімвалічнай. Была нават «канкурэнцыя» за атрыманне сёлетняга білета пад першым нумарам, расказала дырэктар старэйшай публічнай бібліятэкі Беларусі (давай яе заснавання лічыцца 17 верасня 1830 года) **Лідзія МАЛЫЦАВА**.



— Лідзія Васільевна, што ўяўляе сабой сёння бібліятэчны фонд і якой лічбай можна акрэсліць колькасць чытачоў?

— Гэта амаль 700 тысяч экзэмпляраў, сярод якіх большая частка — навуковая, галіновы літаратура, шмат перыядычных выданняў. Аднак сярод нашых чытачоў не толькі навуковыя, спецыялісты розных галін гаспадаркі, апарату кіравання, але і студэнты, школьнікі, шмат пенсіянераў. Калі параўноўваць з паказчыкам, дапусцім, дваццацігадовай даўнасці, чытачоў стала менш — сёння іх 44 тысячы. Але інтарс да бібліятэкі павялічыўся: у сярэднім штодзёна ў нас рэгіструецца каля 900 наведванняў. Гэта толькі, так бы мовіць, фізічныя наведванні, не кажучы пра віртуальныя. І менавіта наведвальнасць, а не колькасць чытачоў (прышчод раз у год і ўжо лічыцца чытачом), сведчыць аб зацікаўленасці ў бібліятэцы. Есць людзі, якія проста не могуць без яе жыць: чакаюць навінак літаратуры, нават, здараецца, крытыкуюць нас, што з немым спазнаемся.

— Ці не спынілася летас камплектаванне бібліятэчнага фонду новымі выданнямі ў сувязі з няпростым фінансавым эканамічным становішчам у краіне?

— Не, мы набылі «навінак» на 562,4 мільёна рублёў (сярод іх кошт кнігі склаў 42 тыс. руб.). Тут ёсць ужо дакладная сістэма: у адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, кожная бібліятэка павінна выкарыстоўваць на камплектаванне свайго фонду не менш за 15 працэнтаў ад агульнай сумы на яе ўтрыманне. Гэтая мера была прынята для абнаўлення фонду бібліятэч і дае плён.

— Важна і тое, што дзяржавай дотуюцца так званыя сацыяльна значныя выданні — для біблітэкі яны таннейшыя, чым насамрэч каштуюць.

— Можна, камусьці такая ацэнка і не спадаба-

Карлюка. Вельмі папулярныя таксама кнігі сучасных аўтараў Анатоля Бутэвіча («Каралева не здрадвала каралю»), Леаніда Дайнекі («Назабі сына Канстанцінам»), Наталлі Батравой («Тэрыторыя душы»), Тамары Лісіцкай («Дванаццаць»), «Ціці цэнтр», «Дзіётыкі».

Шырокім попытам карыстаюцца энцыклапедычныя выданні — «Вялікае Княства Літоўскае», «Рэспубліка Беларусь. Вобласці і раёны», «Блакітны скарб Беларусі», «Міфалогія Беларусі». Дарэчы, апошнім часам выйшла шмат беларускіх энцыклапедычных кніг у самых розных галінах, і ўсе яны вельмі запатрабаваныя, што сведчыць пра імкненне многіх нашых чытачоў павышаць свой прафесійны ўзровень.

Сёння я магу з гонарам сцвярдаць, што беларускія энцыклапедычныя выданні не саступаюць замежным і нават пераўзыходзяць іх. А вось пра дзіцячую літаратуру, на жаль, гэтага не скажам. Нашы дзіцячыя кнігі па дызаіне, афармленні, на маю думку, праставыя і значна адстаюць ад расійскіх.

— Якія задумкі, прапановы на сёлетні Год кнігі?

— Па-першае, хацелася б на сучасным узроўні ўкамплектаваць для інвалідаў на зручныя ў камплектаванні бібліятэкі аграграды. Па-другое, вярта ўдасканаліць нашы бібліётэкі, якія абслугоўваюць вясцоўку. Каб яны не проста прывозілі чытачам кнігі, а былі аснаныя камп'ютарам, ксераксам, іншымі тэхнічнымі сродкамі.

Год кнігі, безумоўна, павінен закрануць і кніжную прамысловасць. Прапаную, у прыватнасці, падумаць над тым, каб у галоўную бібліятэку кожнай вобласці абавязкова паступала па экзэмпляры ўсіх кніг, што выпускаюцца ў Беларусі. І, калі можна, бясплатна. Няўжо выдавецтва, нават камерцыйнае, цяжка зрабіць для гэтых біблітэч б дататковых кніг?

Цяпер мы ствараем у бібліятэцы фактаграфічную базу краўдэаўчых матэрыялаў «Паміж Гродзеншчыны». Есць ужо і дамоўленасць з некаторымі калекцыянерамі, якія на працягу года будуць выступаць у нас рэдактарамі з асабістых фондаў. Рытукі і інфармацыйныя тыдні, прысвечаныя Янку Купалу, Якіўбу Коласу і Максіму Танку. Неўзабаве будзе аб'яўлены конкурс сярод вучняў і студэнтаў на лепшы водгук ад кнігах гэтых паўстаў, малаюк па матывах іх творы і верш-прывітанне ім.

Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота аўтара.

ЦІ БЫЎ ЗДАТЧЫК?

ПА выніках маніторынгу, праведзенага супрацоўнікамі Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці, заведзены крымінальныя справы ў дачыненні да пяці службовых асоб. Вывучалася пытанне стану закупак у сельскагаспадарчай і дзікараснай прадукцыі ўраджаю мінулага года, забеспячэння яе захаванасці, перапрацоўкі і рэалізацыі.

САБРАЦЬ САБРАЛІ, АЛЕ...

Высветлілася, што ў сістэме спажывецкай кааперацыі вобласці асобнымі раённымі спажывецкімі таварыствамі не выкананы заданні па закупцы сельскагаспадарчых і сельскагаспадарчых прадуктаў у Віцебскім таварыстве пры высокім тэмпе росту нарыхтоўчага абароту ўдзельная вага закупленай бульбы і агародніны ад насельніцтва ў агульных аб'ёмах нарыхтовак складала ўсяго 43,2%, пры дэведзеным — не менш за 50%. Валавы збор пладоў і ягад у сельскагаспадарчых арганізацыях вобласці склаў 3296 тон. Ды з іх для працілага захоўвання прыдатны толькі 1005 тон збыткаў, або 63% ад дэведзенага Віцебскай вобласці задання па закладцы. Астатняя закуплялася ў іншых абласцях.

Зніжэнне аб'ёму нарыхтовак збыткаў, суніць садовых, чорных парэчак у мінулым годзе работнікі спажывецкай кааперацыі звязалі з іх неўраджаем. Адной з прычын невыканання заданняў таксама з'яўляецца адсутнасць належных умоў захоўвання сельскагаспадарчай і дзікараснай прадукцыі, якая закупляецца. У сістэме Віцебскага аблспажывецсаюза ёсць 18 сховішчаў для захоўвання бульбы і пладаагародніннай прадукцыі, з іх сем — з штучным ахаладжэннем.

МЫ — ПАЛЯКАМ, ЯНЫ — НАМ?

Кантраляры ўпэўнены, што развіццё нарыхтоўчай дзейнасці і павелічэнне аб'ёму нарыхтовак немагчымае без рэканструкцыі і перабудавы навіяных сховішчаў, а таксама без будаўніцтва новых сучасных сховішчаў. А перспектыўным бачыцца выкарыстанне для гэтых мэт сучаснага абсталявання «покавага холаду». Прадукцыя, захаваная такім спосабам, шырока прадстаўлена ў гандлёвай сетцы вобласці. Гэта дзікарасныя і культурныя гатункі ягад, розныя агароднінныя, гароднінна-грыбныя сумесі. Але яна ў пераважнай большасці выраблена ў Рэспубліцы Польшча. Праўда, у апошні час з'яўляецца прадукцыя і беларускіх вытворцаў (Брсцкая і Гродзенская вобласці). Аднак яна не мае дачынення да сістэмы Белкааспра. Пры гэтым не выключана, што сістэма спажывецкай кааперацыі вобласці пастаўляе на экспарт замарожаную па звычайнай тэхналогіі прадукцыю, якая... вяртаецца ў Беларусь у выглядзе імпарту, толькі ў прыватным для пакупніка выглядзе.

Ва ўсіх пяці правераных раёнах былі выяўлены шматлікія факты парушэнняў закана-

На кантролі

даўства. У прыватнасці, у аб'ёме закупак ад насельніцтва сельскагаспадарчай прадукцыі ўключаліся закупкі ад юрыдычных асоб, а таксама ад неўсталяваных фізічных асоб, якія скуплялі сельскагаспадарчыя ў насельніцтва для перапродажу яе ў раёнах. Гэта прывяло да атрымання фізічнымі асобамі нелегальных даходаў і непаступлення падатковых плацяжоў у бюджэт. Напрыклад, у Браслаўскім раёна з пастаўшчыкоў сельскагаспадарчых не быў утрыманы падходны падатак на суму 69,7 мільёна рублёў, у Верхнядзвінскім — 33,6 мільёна рублёў, Расонскім — 34,6 мільёна рублёў. Неабгрунтаванае ўключэнне закупленай сельскагаспадарчых і аб'ёмы закупак ад насельніцтва спрыяла выкананню Верхнядзвінскім, Расонскім, Шаркоўшчынскім і Браслаўскім раёнаў дэведзенага плана нарыхтоўчага абароту ад насельніцтва і тэмпаў росту гэтага абароту.

ГРАМАДЗЯНКА... НЕСЛА ЯЙКІ?

Падчас праверкі ўстаноўлены шматлікія выпадкі, калі дакументы на закупку сельскагаспадарчай прадукцыі афармляліся ад імя жыхароў, які фактычна яе не вырошчвалі. Нарыхтоўчыкі раёна рабілі прыпіскі ў дэведках, выдзеленых жыхарам сельсаветаў на рэалізацыю прадукцыі. Выярыклад, у Расонскім раёна ў кастрычніку 2010 года прынялі 26 тон шубоўлі на суму больш як 39 мільёнаў рублёў ад двух жыхароў Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці, якія наогул зыбуло не вырошчвалі. Аналагічна, у жыхаркі Мёрскага раёна Шаркоўшчынскім раёна па дакументах у снежні 2009 года было закуплена больш за 11 тысяч штук курных яек. Пры гэтым у здатчыка на падворку не было ніводнай гурты.

Ад нарыхтоўчыкаў часціком прымалася да ўліку ксеракопіі дэведка сельвыканкамаў, а выплата грашовых сродкаў здатчыкам ажыццяўлялася без неабходных дакументаў. Такія факты выяўлены ў бухгалтарскіх дакументах Верхнядзвінскага, Расонскага і Мёрскага раёна. Названыя ў дэведках грамадзяне на тэрыторыі названых сельсаветаў не пражывалі, а іх адрасоў не існавала. Выяўлены выпадкі, калі адны і тыя ж ксеракопіі падобных дэведка падаваліся ў розныя раёны. І дапушчэным парашунам у афармленым дакументаў спрыялі службовыя асобы нарыхтоўчых арганізацый, а таксама сельвыканкамаў.

Выяўленыя парушэнні разгледжаны на пасяджэнні калегіі Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці. Па выніках праверкі дадаткова налічаны падаткі і зборы ў бюджэт на агульную суму 239,5 мільёна рублёў. Накладзена адміністрацыйных штрафаў на суму 27,5 мільёна рублёў. Прынятыя да адміністрацыйнай адказнасці пяць чалавек, да дысцыплінарнай — 33 чалавекі, адзін вызвалены ад пасады. Крымінальныя справы заведзены ў дачыненні да пяці службовых асоб.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ААТ «Хоўм Крэдыт Банк»: НА ПРЫНЦЫПАХ РОЗНІЧНАГА ГАНДЛЮ

СВОЙ першы і значны спонсарскі ўнёсак сёлета «Хоўм Крэдыт Банк» вырашыў зрабіць у фонд рэспубліканскага свята працаўніцкай аграрнапрасловага сектара «Дажыні-2012». Потым чакаецца яго ўдзел і ў іншых дабрачынных акцыях.

Зразумела, памеры спонсарскай падтрымкі і аргкамітэту «Дажынак», і дзіцячым, навучальным установам у значнай ступені будуць залежаць ад вынікаў дзейнасці банка, яго здольнасці прапанаваць кліентам новыя банкаўскія прадукты, умення яго персаналу працаваць з насельніцтвам. Справы ў банка, нягледзячы на ўсе леташнія праблемы, ідуць няблага. Згодна з патрабаваннямі Нацбанка Беларусі ад дэведзенымі банкіамі нарматыўнага капіталу да 25 мільёнаў еўра, «Хоўм Крэдыт Банк» перакрыў гэты паказчык. Летас ён павялічыў свой нарматыўны капітал на 9 мільёнаў еўра, які цяпер у скупнасці складае 26 мільёнаў еўра. Банк з'яўляецца адным з лідараў спажывецкага крэдытавання ў Беларусі. Сёлета ён будзе і надалей пашыраць сваю прысутнасць у раёнах, каб кожны ахвотны (ці, як кажучы банкаўскія работнікі, фізічная асоба) мог бы на зручных для сабе ўмовах атрымаць крэдыт і набыць жаданую рэч.

Падчас прэс-канферэнцыі, якая была прысвечана леташнім вынікам работы банка, старшыня нагляднага савета Асім Юзбашыагу і старшыня праўлення Алігердас Табатадзэ падкрэслілі, што галоўная задача сёння — «стаць яшчэ бліжэй да людзей, навушчыца працаваць па прынцыпах гандлёвых сетак, творча пераасэнсавачь і ўкараніць у сваю практыку досвед рознічнага гандлю». У прыватнасці, хутка і без затрымкам абслугоўваць кліентаў. Каб яны сярод пампных мармуровых калон сустракалі не банкіроўнае ваяжасце і фанабрыстасць служавых таго ці іншага банка, а ўвагу, разуменне і падтрымку, вельміваць і такунасцю. Скажам, каб кліентам задавалі менш непатрэбных пытаньняў і не прымушлі запэўняць шмат лішніх папер, а выдалі крэдыт менш чым за паўгадзіны. А магчымасць яго атрымаць была, як гаворыцца, «у крокавай даступнасці». Каб чалавек не ехаў у райцэнтр, суседні горад, а аформіў крэдыт у пасляковыім магазіне, ўнівермагу. Але пакуль назіраецца такая карціна: чым далей ад сталіцы, абласнога цэнтра, тым менш аддзяленніў банкаў. А там, у глыбінцы, даволі шмат людзей, якія могуць сабе дазволіць набыць, напрыклад, мэблю, тавары доўгатэрміновага карыстання ў крэдыт. Гэта патэнцыяльныя кліенты банкаў. Вось з імі і мяркую сёлета шырока працаваць «Хоўм Крэдыт Банк». З гэтай нагоды будзе пашырацца яго банкаўская сетка менавіта ў маленкіх гарадах і пасёлках.

Леанід ТУГАРЫН.

Рэха публікацыі

КОТРА: «ПРЫНЯТА РАШЭННЕ І ПРЫЗНАЧАНЫ АДКАЗНЫЯ ЗА НАВЕДЗЕННЕ ПАРАДКУ»

Хто і як павінен дапамагчы раць Котра пазбавіцца ад шматлікіх драўняна-сמעцевых заторуў і разам з тым зрабіць яе яшчэ больш прывабнай для аматараў водных падарожжаў? Думкі на гэты конт былі вызначаны ў артыкуле «Выратуем Котру!», які «Звязда» надрукавала 19 лістапада 2011 года.

На публікацыю адрагавана намеснікі міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Анатолю ЛІС. Па яго ініцыятыве артыкул быў разгледжаны на нарадзе ў Скідальскім гарвыканкаме з удзелам работнікаў мясцовых органаў улады, аховы прыроды, лясной гаспадаркі, санітарнай службы, а таксама тутэйшых жыхароў. Адбылася прычыновая размова, дзе не толькі давалася ацэнка цяперашняга становішча на рацэ і яе берагах, але і, га-

Пытальнік «Чаму навязваюць паслугу і патрабуюць аплату за вываз смецця?»

ПРЫВІТАННЕ, паважаныя работнікі газеты «Звязда»! Хачу папрасіць вас разабрацца, дапамагчы па адным пытанні, якое датычыцца жыхароў нашага сельскага Савета. Справа ў тым, што Уздзенская ЖКГ устанавіла скрыні для збору смецця і пачала аўтаматычна штомесяць дасылаць рахункі на аплату вывазу цвёрдых бытавых адходаў. Скрыні стаяць далёка, пенсіянерам і пажылым людзям увогуле нязручна

ЛЕДЗЬ НЕ ПАКРЫЎДЗІЎ

«Звяздзе» — 95!

Атрымаў чарговае заданне рэдакцыі — зрабіць фотарэпартаж да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі. Вызначыць, куды ехаць, у які калгас, дабрацца туды, дамовіцца з кіраўніцтвам — усё гэта мой клопат.

Адразу скажаў сам сабе, што ў багаты калгас не паеду: пра такія надрукавана безліч матэрыялаў у розных газетах і часопісах. Я праехаў трыста кіламетраў, каб трапіць у гаспадарку, якую можна было назваць трывалым «сераднічком». Тут быў хоць і невялікі, але ўстойлівы род на збожжы і малаці. Сталічныя журналісты сюды не наведваліся. Гэта тое, што мне трэба.

Старшыня вельмі здзівіўся: «Якім ветрам вас занесла к нам? Па суседстве ёсць славуці «Маяк», пэўна, вам туды трэба? Мабыць, вы пераблыталі?».

— Нічога я не пераблытаў, — адказаваў, — прыхаў менавіта да вас, у «Маяку» быў ляс.

За кубачкам духмянай гарбаты з мяты, мацярдушкі, святянніку я пачаў ад старшын, што ён працуе на гэтай пасадзе пяты год і ўпершыню бачыць у сваёй гаспадарцы фотакарэспандэнта з Мінска.

— Аднак у нас таксама ёсць працавітыя людзі, майстры сваёй справы, якіх было б добра адзначыць у газеце, — працягвае старшыня. — Няхай пра іх даведвацца ўсё рэспубліка.

Намецілі план фотаздымак. Пачнем з машынага двара, там уобачам лепшага механізатара. Праз нейкіх дзесяць хвілін мы былі ў цёмным, закурдымленым вільным памышканні. Людзі рамантавалі тэхніку. Мы падышлі да трактара, пад якім ляжаў чалавек і нешта рабіў.

— Пятра, да цябе прыхалі, вылазь, сустрэкай гасця, — сказаў старшыня і зазіраў пад трактар.

Адтуль вылез чалавек, падобны да шахцёра. Твар і рукі ў чорным мазуце, куртка наскрозь насычана машынным маслам. Толькі зубы белыя ды вочы блакітныя. Як яшчэ не галіўся не менш як тыдзень. І як мне здзімаць гэтага Пятра ў такім выглядзе, ды яшчэ ў святковым нумар на першую старонку газеты? Сам вялікі мастак Леанарда да Вінчы, мабыць, пачухаў бы патыліцу... Але ж мне трэба тэрмінова прымашч нейкае рашэнне.

Без усялякіх дыпламатычных выкрутасяў, на суперак правілаў этыкі, прапаную Пятру хуценька збегца дамоў, пагалаціцца і апрацуць у нешта больш чыстае і акуртаннае.

— Скажыце, калі ласка, — Пятро шоптам звяртаецца да мяне, — пагалаціць вусы ці пакінуць як ёсць?

Вусы ў хлопца так сабе, радкаватыя, ніяк не ўпрыгожваюць яго, і я кажу, што трэба іх пагалаціць, будзе лепш. Дамовіліся так: Пятро на вельніцэдзе едзе дамоў (гэта блізка), там робіць усё, як трэба, а я тым часам наведваю са старшынёй іншыя аб'екты, а потым зноў прыездзем сюды.

Старшыня хацелі мне паказаць літаральна ўсю гаспадарку, усё, што было зроблена добрага і карыснага пад яго кіраўніцтвам. Ён знаёміў мяне з людзьмі, і пры гэтым з гонарам гаварыў ім, што рэдакцыя газеты «Звязда» спецыяльна накіравала свайго журналіста менавіта ў іх калгас. Я добра разумеў старшыню. Чалавек ганарыцца сваімі поспехамі, нават калі яны

яшчэ вельмі сціплыя. Але ёсць рост, жаданне працаваць, і значыць, справы пойдуць яшчэ лепш. Усім сваім выглядам ён як быццам падкрэсліваў: вусі і да нас прыхалі прэса, і мы не лыкам штыты, у нас таксама ёсць што паказаць карэспандэнту.

Я сустрэўся з дзяркамі, наведваў новы, вельмі прыгожы, утульны дзіцячы садок і, нарэшце, эфектна сфатаграфавалі пажылога кавала ў іскра на фоне гарачага поляня.

Старшыня паглядзеў на газетнік: «Уоё! Час абедкаці! Паехалі да мяне дамоў, жонка чакае!».

Хутка я зразумеў, што сам ён і яго жонка былі вельмі гасціннымі людзьмі, цікавымі суразмоўцамі. І я нежк выпусціў з галавы тое, што ў майстэрні мяне чакае механізатар. Пасля абеду старшыня зусім збіў мяне з панталыку. Ён сказаў, што сёння трэба наведвацца ў райвыканкам і таму заадно падвезце мяне ў горад, на аўтастанцыю.

Мы ад'ехалі ад вёскі кіламетраў дваццаць і раптам, быццам токам, стукнула мяне па галаву.

— Стой! Вяртаемся назад, мы забыліся пра механізатара.

Старшыня пачынае мяне пераконаваць, што нічога страшнага няма, што ў іншы раз зрабіло здымак, што цяпер мы добра знаёмымся і сустрэнемся яшчэ не раз. «А Пятру скажу, што карэспандэнт спшаўся на аўтастанцыю, бо яму тэрмінова трэба ехаць у сваю рэдакцыю», — гаворыць старшыня.

— Не, так нельга, — адказаваў, — чалавек чакае, трэба абавязкова вяртацца, інакш у яго будзе крыўда.

Праз паўгадзіны мы былі на машынным двары. Калі я падышоў да дзвярэй, то пачуў гучны смех, дакладней, гэта быў выбухі рогату.

— Нават пагаліўся наш Пеця! Ха-ха!
— Вусы знішчыў! Ха-ха!

— Карэспандэнт даўно ў Мінску! Ха-ха!
З хлопца пацішаліся. Я з шумам і грукатам расчыніў дзверы. Імгненна стала ціха, Пеця быў белы як снег. Я падышоў да яго і сказаў, што быў на розных аб'ектах, а пра цябе не забыўся, і вусы я тут. Крыху падумаў і гучна дадаў, каб усе чулі: «Усім астатнім не рагатаць трэба, а радавацца за свайго таварыша і вучыцца ў яго ўменню добра працаваць».

Фатаграфавалі яго Пятра хвілін сорак, а мо і больш. Шукаў лепшы фон, рабіў падсвечванне, вельмі хацелі зрабіць добры здымак на першую паласу газеты. Спачатку Пеця быў скванны, але паціху ажывіўся, і здымак атрымаўся такі, як трэба.

Фотарэпартаж быў надрукаваны ў «Звяздзе». Партрэт Пятра на першай старонцы, блок іншых здымкаў з калгаса запоўніў амаль палову другой старонкі.

Праз некалькі дзён я атрымаў ліст ад Пятра. Працітуе самае галоўнае. «Калі б вы не вярнуліся, — пісаў ён, — у тую стаў бы ў вёсцы жывым анекдотам, пасмешышчам і, магчыма, давялося б з'ехаць у іншы калгас. Але вы прыхалі і выратавалі мяне, я ўзрадаваўся, як ніколі ў жыцці».

Мне быў добры ўрок — ледзь не пакрыўдзіў сціплага, цудоўнага чалавека.

Мікалай АМЕЛЬЧАНКА,
былы фотакарэспандэнт «Звязды».

Здавалася б, зіма — не самы час заводзіць гаворку пра турызм. Але адпачываць на вёсцы можна і зараз, больш за тое, зіма для многіх гаспадароў сядзіб — гарачы час. Сённяшняй падборкай мы хочам не толькі падвесці вынікі мінулага года, але наогул распавесці пра тое, як мяняецца турызм на Беларусі. Усё ж такі ўжо зараз людзі пачынаюць задумвацца над тым, дзе правесці працоўны адпачынак. А раптам пры разглядзе ўсіх варыянтаў яны ўлічаць беларускі?



Шукаю Беларусь

АДПАЧЫНАК СА ЗМЕСТАМ

НАПЭЎНА, не памылюся, калі заяву, што адным з самых папулярных у турыстаў з'яўляецца наш азёрны край. Але сёння Віцебская вобласць прываблівае гасцей не толькі сваёй прыроднай прыгожасцю.

Акрамя Эзюі Паэзерскага, у бліжэйшы час з турыстамі тут пачне працаваць і Вядзінск, які паселіцца на Браслаўшчыне. Вядома, пад яго будзе прыдумана пэўная анімацыйная праграма, але сانس не толькі ў той, каб пацешыць гасцей, але і прапагандаваць беражлівае стаўленне да прыроды.

Як паведаміла галоўны спецыяліст упраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму Віцебскага аблвыканкама Святлана АСТАНИНА, у раёне наогул вялікая ўвага надаецца распрацоўцы анімацыйнага праграма. Сёння турысты могуць не толькі наведаць музеі ці нейкія гістарычныя аб'екты, але і бачыць цікавыя прадстаўленні, удзельнічаць у розных святах. Напрыклад, у Паставах ці не на кожны месяц распрацавана сваё свята — «Масленіца», «Ляльнік», «Велікодная традыцыя», «Перуновыя стрэлы», «Русальныя зайгрышы», «Свая хата як родная матка», «Купалле», «Спас», «Настаўніцкія вярчоркі» і інш. Прычым ладзіцца ўсё гэта на базе аграсядзіб. У планах гэтага года — правесці акадэмію лёду на Браслаўшчыне, зноў жа тут будзе заздзейнічаны аграсядзібы. У Мёрэх пройдзе летнік рамяства. А гэтыя фестывалі пачаюцца працы двай: удзельнічаў Палюцкага фестывалю будучы рыбы збіраць, а Расонскага — атаваць.

Распрацоўваюцца разнастайныя цікавыя маршруты. Так, экалагічны і зялёны маршрут па Віцебскай вобласці — 63. Створа на некалькі лыжных маршрутаў. І сёлета, калі наша краіна адзначае 200-годдзе вайны 1812 года, — раён можа прапанаваць ужо больш за 30 маршрутаў па такой тэматыцы. Для прыкладу, адзін з іх уключае аглядную экскурсію па

Бешанковічах, у час якой, вядома, увага турыстаў засяроджваецца на аб'ектах, звязаных з Айчынай вайной 1812 г., наведанне сядзібы Хралтовічаў і панскага парку, дзе захаваліся стагодарныя дубы і адзін з іх — дуб Напалеона.

Зарас у распрацоўцы знаходзіцца міжнародны турыстычны маршрут, звязаны з вайной 1812 года, які будзе праходзіць праз Віцебскую вобласць і Смаленшчыну.

У многіх раёнах створаны турыстыка-інфармацыйныя пункты, дзе можна атрымаць карысную інфармацыю.

Трэба заяву, што немаля ўнесак у развіццё пазнавальнага турызму робяць гаспадары сядзіб. Яны настолькі валодаюць інфармацыяй пра свой край, што гатовыя і распавесці турыстам пра нейкія цікавыя рэчы, і праводзіць экскурсіі. Амаль ва ўсіх сядзібах аказваюцца паслугі па харчаванні. «У нашым раёне багата прапануе пад розным турыстам. Нехта шукае экзотыку, хоча паляжаць на печы і паседзі друільнай лыжкай, іншы — пакаціцца на лыжах, многія свай адпачынак пачаюць так, каб трапіць на святы вёсак. Напрыклад, 6-га студзеня ў Лепельскім раёне ладзіцца Жаніцьба Цярэшкі», — заявае Святлана Астаніна.

Турызм на вёсцы напаяўняецца зместам, што, безумоўна, прываблівае ў раён усё новых гасцей. Сёлета значна вырасла колькасць расійскіх турыстаў, якія прыхалі сюды адпачываць узімку. І сама колькасць сядзіб павялічваецца вельмі хуткімі тэмпамі. Глядзіце: у 2006 годзе тут было зарэгістравана ўсёго 5 суб'ектаў, што займаліся агратурызмам (яны заключылі 43 дагаворы), у 2007-м — 50 суб'ектаў (354 дагаворы), у 2008-м — 157 (850 дагавораў), у 2009 — 273 (якія заключылі з турыстамі 2181 дагавор), у 2010 — 322 суб'екты і 3401 дагавор. Нават за мінулы год, нягледзячы на тое, што ён выдзіўся «эканамічна няпростым», на Віцебшчыне зарэгістравана 62 новых аграсядзіб.

КАБ НЕ ЗАБЫЦА, ХТО МЫ ЁСЦЬ

На Беларусі не так добра развіта інфраструктура, каб спадзявацца на вялікі прырост турыстаў. На гарачыя сезоны (лета, асення і зімовыя канікулы) пудвае ў ўсіх ахвотніках не хапае. Зялёныя ж маршруты — бадай, ці не тая з выдатных магчымасцяў і для развіцця турызму, для пазіцыянавання Беларусі, і, што таксама вельмі важна, для падтрымкі рэгіёнаў, па якіх праходзяць такія турыстычныя сцэжкі, і культуры і традыцыі. Пра гэты мы гутарым з **Вольгай Маханенка — інструктарам-метадзістам па турызме фізкультурна-аздраўленчага цэнтры пры адзеле фізкультуры, спорту і турызму Лепельскага райвыканкама.** Дарчы, гэтая жанчына — каардынатар маршрута «Край жоўтых гарлачыкаў і сівых валуноў» і гаспадыня аграсядзібы: «30% еўрапейскай выбіраюць зялёны турызм. Падарожнічак людзі для таго, каб пабачыць свет, пазнаёміцца з культурай і традыцыямі іншых краін. І наш край вельмі цікавы для іх. Так, тут не так шмат архітэктурнай спадчыны, але затое багата цудоўных помнікаў прыроды. У нашым раёне шмат сакральных мясцін, захаваліся камяні і крыжы, многа легендаў, іншым часам мы па іх ставім анімацыю».

Між іншым, у людзей, якіх аб'ядноўвае праца над «зялёным» праектам Лепельшчыны, ёсць свой сакрэт. Калі яны стваралі маршрут, вырашылі, што дзівяць яго будзе «Тут радзіма мая, тут планіда, тут лёс», што яны будуць працаваць на карысць свайго краю, распавядаць гасцям пра яго прыгожасць. Сёння ў раёне зарэгістравана 16 аграсядзіб, і больш паловы з іх актыўна заздзейнічаны ў праекце.

Пакуль зялёныя маршруты ў асноўным робяцца сіламі энтузіястаў. Але Вольга Маханенка ўпэўнена, што, каб такі турызм развіваўся, патрэбна і дзяржаўная падтрымка, неабходны выдаткі, каб абсталёваліся стаянкі, рабіліся аглятыяны.

Аграсядзібы прымаюць гасцей круглы год. Хаця, каб прывабліць турыстаў у зімовы перыяд, трэба добра прапрацаваць, бо, як правіла, людзі ў такі час едуць не на пасіўны адпачынак, а на падзеі. «Край сівых валуноў» захавалі выдатную традыцыю — штогод на Каляды тут ладзіцца «Жаніцьба Цярэшкі». Прычым, як распавядае Вольга Маханенка, тут гэтая традыцыя не перарываецца ніколі. Святкаванні заўсёды заканчваліся «Жаніцьбай Цярэшкі». Гэта традыцыйная гульня мае статус нематэрыяльнай каштоўнасці Беларусі. Сёлета на гульні сабраліся прадстаўнікі трох пакаленняў — старэйшаму удзельніку 86 гадоў, а самым маладым — пад 20. Між іншым, традыцыйная «Жаніцьба Цярэшкі» для некалькіх людзей для таго, каб пабачыць свет, пазнаёміцца з культурай і традыцыямі іншых краін. І наш край вельмі цікавы для іх. Так, тут не так шмат архітэктурнай спадчыны, але затое багата цудоўных помнікаў прыроды. У нашым раёне шмат сакральных мясцін, захаваліся камяні і крыжы, многа легендаў, іншым часам мы па іх ставім анімацыю».

Між іншым, у людзей, якіх аб'ядноўвае праца над «зялёным» праектам Лепельшчыны, ёсць свой сакрэт. Калі яны стваралі маршрут, вырашылі, што дзівяць яго будзе «Тут радзіма мая, тут планіда, тут лёс», што яны будуць працаваць на карысць свайго краю, распавядаць гасцям пра яго прыгожасць. Сёння ў раёне зарэгістравана 16 аграсядзіб, і больш паловы з іх актыўна заздзейнічаны ў праекце.

Пакуль зялёныя маршруты ў асноўным робяцца сіламі энтузіястаў. Але Вольга Маханенка ўпэўнена, што, каб такі турызм развіваўся, патрэбна і дзяржаўная падтрымка, неабходны выдаткі, каб абсталёваліся стаянкі, рабіліся аглятыяны.

Аграсядзібы прымаюць гасцей круглы год. Хаця, каб прывабліць турыстаў у зімовы перыяд, трэба добра прапрацаваць, бо, як правіла, людзі ў такі час едуць не на пасіўны адпачынак, а на падзеі. «Край сівых валуноў» захавалі выдатную традыцыю — штогод на Каляды тут ладзіцца «Жаніцьба Цярэшкі». Прычым, як распавядае Вольга Маханенка, тут гэтая традыцыя не перарываецца ніколі. Святкаванні заўсёды заканчваліся «Жаніцьбай Цярэшкі». Гэта традыцыйная гульня мае статус нематэрыяльнай каштоўнасці Беларусі. Сёлета на гульні сабраліся прадстаўнікі трох пакаленняў — старэйшаму удзельніку 86 гадоў, а самым маладым — пад 20. Між іншым, традыцыйная «Жаніцьба Цярэшкі» для некалькіх людзей для таго, каб пабачыць свет, пазнаёміцца з культурай і традыцыямі іншых краін. І наш край вельмі цікавы для іх. Так, тут не так шмат архітэктурнай спадчыны, але затое багата цудоўных помнікаў прыроды. У нашым раёне шмат сакральных мясцін, захаваліся камяні і крыжы, многа легендаў, іншым часам мы па іх ставім анімацыю».

Між іншым, у людзей, якіх аб'ядноўвае праца над «зялёным» праектам Лепельшчыны, ёсць свой сакрэт. Калі яны стваралі маршрут, вырашылі, што дзівяць яго будзе «Тут радзіма мая, тут планіда, тут лёс», што яны будуць працаваць на карысць свайго краю, распавядаць гасцям пра яго прыгожасць. Сёння ў раёне зарэгістравана 16 аграсядзіб, і больш паловы з іх актыўна заздзейнічаны ў праекце.

Пакуль зялёныя маршруты ў асноўным робяцца сіламі энтузіястаў. Але Вольга Маханенка ўпэўнена, што, каб такі турызм развіваўся, патрэбна і дзяржаўная падтрымка, неабходны выдаткі, каб абсталёваліся стаянкі, рабіліся аглятыяны.

чым такое дзейства праводзіцца з XVIII стагоддзя. Абрад унесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА і штогод паглядзець на яго прыязджаюць гасці з розных краін свету. Толькі ў Бярэзінскім раёне ладзіцца незвычайныя провады Каляд — абрад «Цянжуч Каляду на дуба».

І зноў жа і на Міншчыне гаспадары сядзіб «не спяць у шапку» — забавляюць турыстаў, выкарыстоўваюць нейкую цікавую інфармацыю, звязаную з культурай, гісторыяй, традыцыямі Беларусі, ствараюць музеі: пчол, музычных інструментаў, прылад працы... Ужо пра «беларускі каларыт» «загаварыла» сарафаннае радзё.

Між іншым, зіма — час пакупання пра летні адпачынак у беларускай вёсцы. Многія сядзібы нават ужо зараз забяспечаны. Ці не сведчанне гэта таму, што агратурызм на Беларусі прырасце не толькі колькасцю сядзіб, але і якасцю адпачынку?

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

ЗЯЛЁНЫМІ СЦЕЖКАМІ

Каб любіць Беларусь нашу мілую... трэба паглядзець на яе вакамі ініцаземак. Дамініка Зарэмба — стваральнік у Польшчы праграмы «Зялёныя маршруты — Greenways». Дзякуючы ёй праграма зялёных маршрутаў з'явілася ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, яна ініцыявала стварэнне падобных маршрутаў і ў Беларусі.

Greenways — гэта турыстычныя маршруты, пракладзеныя ўздоўж «зялёных калідораў», рэк, традыцыйных і гістарычных гандлёвых шляхоў. Такі турызм не наносіць шкоды навакольнаму асяроддзю, тут прапагандавацца перамяшчэнне «без машыны» — пешшу, на веласіпедзе, на конях, байдарках, платах, узімку — лыжах. Турыстам «зялёныя маршруты» даюць новыя веды — пра культуру, традыцыі, гісторыю пэўных рэгіёнаў, і пра мясцовыя жыхароў — гэта падтрымка. Прычым як фінансавая, так і маральная. У мясцінах, праз якія пракладзены зялёныя сцэжкі, з'яўляюцца новыя працоўныя месцы, запатрабаваныя становіцца мясцовыя рамяствы, людзі зацкаўленыя ў захаванні традыцый і «раскручваюць» мясцовыя фестывалі.

Невыпадкова імя Greenways, якая належыць Злучаным Штатам, пазычылі еўрапейцы. Сёння па свеце пракладзены сотні зялёных маршрутаў і па іх падарожнічаюць мільёны аматараў актыўнага адпачынку. Праграму Greenways падтрымліваюць грамадскія арганізацыі, органы самакіравання, дзяржаўныя органы і падпрямальнікі.

Нават такія эксперты, як Дамініка (яна, дарчы, падарожнічак па многіх краінах Еўропы, Сярэдняй і Паўднёва-Заходняй Азіі, Амерыцы, дзе абірала матэрыялы для публікацыі і знаёмілася з экатурыстычнымі маршрутамі, і з'яўляецца аўтарам першай у Польшчы кнігі па экатурызме) прыходзяць у захапленне ад таго, што бачыць у Беларусі:

— Калі пачаўшы эксперты прыхалі ў Беларусь, яны былі моцна ўражаны, бо ўбачылі шмат з таго, што ў іх краіне ўжо страчана — аўтэнтычныя вёскі, абрады, даведзеныя пра культуру. Мы самі тут многаму вучыліся. Беларусь — ідэальнае месца для экатурызму. Тут цудоўная прырода, смачная кухня, цікавая архітэктура. Але самае галоўнае — гэта людзі: гасцінныя і адкрытыя, людзі з сапраўднай славянскай Душой.

І часам менавіта замежныя гасці здольныя ўбачыць у беларусах тую якасць, на якую мы самі ніколі не звяжаме. Дамініку ўразіла адкрытасць і... спантаннасць беларусаў. Тое, як тут умеюць ствараць своеасаблівы атмасферу і захопліваюць сваёй энэргетай, што ўмеюць прымаць гасцей як ні дзе — са сваямі, танцамі. Напрыклад, гэтак не пабачыць у Польшчы, дзе гаспадары сядзіб, паводле яе слоў, з-за сарамаіліваці няздольныя на тако.

Сёння ў нашай краіне ўжо пракладзена некалькі зялёных маршрутаў. У Беларусі гэтай праграмай займаецца грамадская аб'яднанне «Адпачынак у вёсцы». І самымі зацкаўленымі ў стварэнні падобных маршрутаў аказаліся гаспадары сядзіб. Што невыпадкова, бо ў сядзібах падарожнікі могуць прыпыніцца, каб адпачыць, пераначаваць, паспацьча смачныя беларускія стравы.

Першым на Беларусі быў пракладзены зялёны маршрут «Блакітныя каралі Расон» на поўдні Віцебскай вобласці. Ён аб'ядноўвае рэспубліканскія ландшафтныя заказнікі «Чырвоны Бор» і «Сінша». Гэты маршрут калывае, яго працягласць каля 200 кіламетраў.

Тут турысты могуць пазнаёміцца не толькі з цудоўнай прыродай, але і завітаць, напрыклад, у мясцовую школу з экалагічным ухілам, наведаць музеі, загадаць пра бітву ў вёсцы Кляціцы 1812 года, пазнаёміцца з легендарнай пра курган Рагвалода і Рагнеды, далучыцца да ўдзельніцкай фестывалю «Забарокі фаста» і многае іншае. На сёння гэта адзін з беларускіх маршрутаў, які найбольш дынамічна развіваецца.

Яго з'яўленне паспрыяла развіццю агратурызму — у рэгіёне хутка пачала павялічвацца колькасць сядзіб.

Людзі, што адкрываюць Беларусь, гатовыя знаёміцца з яе цікавосткамі зноў і зноў. Тым з іх, якія прайшлі па адным шляху, з задавальненнем выбіраюцца ў наступны. Можна, напрыклад, «Каралю Расон» гэта будзе «Валожніцкія гасцінцы», «Нёманскі водны шлях» ў Лідскім раёне, «Гуманістычныя конныя сцэжкі» (у Чэрвеньскім) ці «Край жоўтых гарлачыкаў і сівых валуноў» (у Лепельскім)?

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

«Дрэжныя эканамічныя ўмовы не могуць працягвацца ўвесь час»

Ісмет ЯЗЫДЖЫ:

Нядаўна прызначаны новы генеральны дырэктар кампаніі **Life: Исмет ЯЗЫДЖЫ** сустрэўся з журналістамі, дзе раскажаў пра сваё ўражанні ад Беларусі, даў сваю ацэнку развіццю ЗАТ «БЭСТ», а таксама падзяліўся планами на 2012 год.

— Мiane не было тут у 2011 годзе, але Беларусь, безумоўна, моцна пацяпрела ад сусветнага эканамічнага крызісу. Вы ўсе ведаеце, што рост курсу, дэвальвацыя, інфляцыя — усё гэта мела вельмі вялікія негатыўны ўплыў, — кажа Ісмет Языджы.

Але пры гэтым генеральны дырэктар дадаў, што такія крызісы не новыя для свету — аналагічныя сітуацыі ён перажываў на ўласным вопыце:

— Я хачу падзяліцца асабістым вопытам з жыцця. На працягу 15 гадоў мы жылі ў Турцыі з інфляцыяй, якая штогод перавышала 100%. Першы крызіс у Турцыі адбыўся ў 1994 годзе: за ноч курс долара падскокнуў практычна ў 3 разы. Калі мы прачнуліся раніцай — дзве траціны нашых накупленых, зарплатаў зніклі. Але тое, што нас не забівае, робіць нас мацней, мы працягвалі жыць, дыхаць, смяяцца і плакаць. Прайшоў 7 гадоў, вось у 2001 годзе адбылося такое «джа-во»: мы леглі спаць, прачнуліся — і зноў усё прапала. Гэта было 10 гадоў таму, але паглядзіце: я ўсё яшчэ жывы і сёння турэцкая эканоміка — адна з самых моцных у свеце. Дрэжныя эканамічныя ўмовы не могуць працягвацца ўвесь час — гэта практычна галоўнае, што я вывучыў і прывёз у Беларусь як бізнэомен.

Пры гэтым Ісмет Языджы паведаміў, што пачынаючы 2011 год пахіннуў эканамічнае становішча кожнага чалавека ў краіне, то кампанія Life: на працягу года тройчы падвышала заробатную плату сваім супрацоўнікам.

Таксама генеральны дырэктар падзяліўся сваімі ўражаннямі ад нашай краіны:

— Два з паловай месяца таму я прыхаў у Мінск, у вашу краіну. Я дагэтуль ніколі не быў у Беларусі і думаю, што ваша краіна падобная на іншыя краіны СНД, якія я наведваў раней. І ў першы ж дзень я зразумеў, што памыляўся... Ка-

лісьці здавалася, што Мінск — гэта такая шоу-карцінка, і калі я выйду за межы горада, то там будзе нешта іншае. І я зноў памыліўся, бо за межамі Мінска аказалася гэтаксама цудоўна, як і ў горадзе.

«Лайф» створыць у Беларусі навукова-практычны цэнтр?

Што тычыцца планаў на 2012 год, то па словах генеральнага дырэктара, за гэты час кампанія нарэшце плануе выйсці на станочны вынік дзейнасці.

Як на арэлях!

Алесь Бадак, Раіса Баравікова, Алесь Наварыч. «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца».

Аповесці. «Літаратура і мастацтва», 2011.

«Для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту» — падманвае чытачоў анатэзія кнігі, у якой нават сама паслядоўнасць тэкстаў уплывае на іх успрыманне.

Аповесць Алесь Бадака «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца» варта парэкамендаваць не толькі школьнікам і іх бацькам, а — як абавязковае чытанне — педагогам-пачаткоўцам. Так лёгка ўсё няправільна зразумець, калі настаўнік адчувае сябе няўзрунена на пачатку прафесійнага шляху. Уласныя працоўныя клопаты засланяюць свет — і няма душэўных сіл, каб разабрацца ў сітуацыях, якія дарослым здаюцца неістотнымі, а для нейкага таварыша «сярэдняга школьнага ўзросту» складаюць невырашальную праблему. Прапусціўшы галоўнае, настаўнік пачынае бездапаможна ваяваць з сімптомамі, паўсюль падарываючы негатыві. І не заўважаючы, як сімптыя ад безнадзейнасці і неразумнага маскіроўвання пад не-

любую, а хуліганскія выбрыкі робяцца адзіным спосабам прыцягнуць увагу настаўніцы.

Структура зборніка стварае дадатковыя эфекты і гуляе чытачом: фантастычная аповесць Раісы Баравіковай «Казімір — сын Ягайлы і Насці з 8 «Б» = /» рытуе глебу для аповесці Алесь Наварыча «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу». Калі вы паверылі ў пазачасавую сувязь вялікага князя Казіміра і Насці з 8 «Б», то як належнае прымаецца летаргічны сон манаха ў творы Наварыча. І тым больш нечаканым становіцца рацыянальнае вытлумачэнне цуду. Чытач толькі-толькі пагаджаецца з рэалістычнасцю твора, як у наступны момант героя падліплюваець невытлумачальныя дзівосы. Як на арэлях!

Спраўды, паслядоўнасцю аповесці ствараецца шырокая амплітуда: ад асабістай трагедыі маладой настаўніцы праз фантастычна-гістарычнае каханне да гістарычна-фантастычнага розгрышу. І хоць пераважна большасць персанажаў — дзеці, у творах ёсць сюжэтная і ідэйная шматслойнасць, якая робіць іх цікавымі і для дарослых.

Ёсць кнігі для дзяцей і кнігі пра дзяцей. Гэтая кніга — пра дзяцей...



БЕЗ РЭЦЭПТАЎ

Зіновій Прыгодзіч. «Постаці: з цэлым народам гутарку весці».

Творчыя партрэты. «Літаратура і мастацтва», 2011.

Найлепшае інтэрвю атрымаўся ў выданні «Літаратура і мастацтва», калі размаўляючыя роўныя: выдатны прадстаўнік мастацтва ці навукі і выдатны прадстаўнік журналісцкага брацтва. У кнізе Зіновія Прыгодзіча гэтая умова аказалася выкананай — і кожная размова вырастае да творчага партрэта. І калі дзесяць разоў склаліся ў кнігу, то атрымаўся расповед і пра чалавека, і пра народ, і пра гісторыю краіны, атрымалася кніжка, нараджэнню якой мог паспрыяць толькі журналіст, які волямі лёсу шмат дзесяцігоддзяў сачыў за творчымі кар'ерамі герояў кнігі.

Ёсць розніца — каму адкрываецца: журналісту-аднадзёнцу з банальным пытаннем пра творчыя планы ці журналісту, які пражывае з героем яго жыццё, які ведае не толькі пра дасягненні свайго суразмоўцы (у часы панавання інтэрнэту гэта часам панавання інтэрнэту гэта хуткая справа), але і прычынковую пазіцыю па важных пытаннях.

Кожны з герояў гаворыць пра свае актуальныя, але маштаб абра-

ных асоб такі, што ў кожным інтэрвю ёсць выйспе на творчыя, нацыянальныя ці агульначалавечыя праблемы: ад вытокаў беларускай нацыі (Адам Мальдзіс) да распаду СССР, ад беларускасці ў тэатры (Валерыя Анісенка) да адносін Купалы і Коласа (Міхась Міцкевіч), ад сардэчнасці ў творчасці (Марыя Захаравіч, Янка Сіпакоў) да абмеркавання пошласці ў мастацтве (Ленанід Захлеўны).

Журналіст, добра знаёмы са сваімі суразмоўцамі, задаваў пытанні, якія неаднойчы дыскутаваліся: які ставіцца да сацыяльнай замовы ў мастацтве (Георгій Паплаўскі, Іван Міско), які ставіцца да савецкага часу (бацькі Міхася Дрынеўскага выгадалі і вывучылі пяцёрных сьнюю, тое з якіх сталі прафесарамі, ці магчыма гэта ў іншы час?), якім мусяць быць патрыятычнае выхаванне (Анатоль Суляўца). Можна не пагаджацца з некаторымі меркаваннямі, але ўсе яны вынашаныя і прычыновыя.

Пагаварыўшы пра высокія тэмы, суразмоўцы пераходзілі да асабістых — пра тое, як зна-



еміліся з жонкамі, які лёс у іх дзяцей і унукаў. Дзесяць творчых партрэтаў, дзесяць лёсаў не дадуць чытачу гатовых рэцэптаў ці лякаў для ўласнага жыцця, але прапаўняюць нагоду для лепшага разумення таго часу, які нарадзіў гэтыя Постаці.

Вядучая рубрыка Аксана БЯЗЛЕПКИНА.

Факт

У МІНСКІМ МЕТРО ДЗЯЎЧЫНА КІНУЛАСЯ НА РЭЙКІ І ВЫЖЫЛА

У мінскім метро дзяўчына кінулася на рэйкі метрапалітэна перад цягніком, які прыбываў на станцыю, і выжыла, паведаміў карэспандэнт У МНС Беларусі.

10 студзеня каля 17.30 на станцыі «Няміга» дзяўчына (на выглед 20-25 гадоў) кінулася на пцу. Дзяжурная па станцыі, убачыўшы гэта па маніторы відэапазіравання, адключыла напружанне на кантактаў рэйцы. Відавочны параілі дзяўчыне легчы паміж рэйкамі, таму што прыбываў цягнік. Дзяжурны парадзе яна выжыла.

У Мінскім метрапалітэне ў сваю чаргу адзначылі, што гэта была спроба суіцыду. Дзяўчына чакала момант, калі прыбудзе цягнік. Пры гэтым супрацоўнікі метрапалітэна паспелі не толькі зняць напружанне з рээк, але і затармазіць электрычку. Машыніст дапамог дзяўчыне выбрацца на платформу.

Цяпер ідзе разбор па факце гэтага інцыдэнту.

АДЗІН — У АКНО, ДРУГІ — З ГАРЫШЧА

Ніджа нельга пакінуць без догляду. Нават інструменты. Нават дома. У гэтым на ўласным вопыце перакананы жыхар Салгорска, у якога мінулы ноччу невядомы выкраў з кватэры электраінструмент, шпалеры, камп'ютар, драўляную таліцу і будаўнічы міксер на агульную суму 4,9 млн рублёў. Па інфармацыі ўпраўлення ўнутраных спраў Міннаблвыканкама, зламыснік трапіў у кватэру праз балконавыя дзверы. Заведзена крымінальная справа.

Не пашанцавала і жыхару Беразіно, у якога 9 студзеня з недабудаванага дома злодзей вынес зварачны апарат, прычынны шы шкodu на суму 1,9 млн рублёў. А патрапіць у хату зламыснік здолеў праз паддашкавае памяшканне.

У пошуках лёгкіх грошай некаторыя грамадзяне не грэбуюць нічым. Так, пасля праверкі заведзена крымінальная справа ў дачыненні да невядомага, які на тэрыторыі Дзяржынскага доследнага механічнага заводу скараў з крана 60 м сілавага кабелю на суму больш за 2,7 млн рублёў.

Інга МІНДАЛЁВА.

Міністэрства торгoвлі Рэспублікі Беларусь ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ ПРОВЕДЕНА Свидетельство о государственной регистрации № 1964 от 10.01.2012 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Киселев В.В.
Приказ № 124-К от 29 декабря 2011 г.

- 1. Организатор игры:** ООО «БезПробелов»
Почтовый адрес: 220050, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 18, комн. 206.
- 2. Наименование рекламной игры:** «Зимний драйв».
- 3. Территория проведения рекламной игры:** 223110, Минская обл., Логойский р-н, ГСОК «Логойск».
- 4. Время проведения игры** с 13.01.2012 г. по 30.04.2012 г.
- 5. Состав комиссии по проведению рекламной игры:**
Председатель комиссии – Клетеник Марина Сергеевна, ООО «БезПробелов», менеджер по рекламе.
Абидина Елена Ивановна, ООО «БезПробелов», бухгалтер.
Киселев Владимир Владимирович, ООО «БезПробелов», директор.
Егорова Ольга Александровна, ГСОК «Логойск», заместитель директора по маркетингу.
Евтухович Юлия Павловна, ГСОК «Логойск», начальник отдела продаж.
- 6. Регламент деятельности комиссии:**
Комиссия осуществляет контроль за соблюдением правил проведения рекламной игры в течение всего срока проведения рекламной игры. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Заседания комиссии правомочны при наличии большинства членов её состава.

Наименование услуг	Количество баллов			
	Для взрослых		Для детей (до 12 лет)	
	Будние дни	Выходные дни	Будние дни	Выходные дни
Прокат горнолыжного комплекта (лыжи+ботинки+палки)				
1 час	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
2 часа	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
3 часа	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
с 10.00 до 22.00	100 баллов	60 баллов	100 баллов	60 баллов
Прокат горных лыж				
1 час	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
2 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
3 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
с 10.00 до 22.00	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
Прокат горнолыжных ботинок				
1 час	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
2 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
3 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
с 10.00 до 22.00	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
Прокат горнолыжных палок				
1 час	10 баллов	5 баллов	10 баллов	5 баллов
2 часа	10 баллов	5 баллов	10 баллов	5 баллов
3 часа	10 баллов	5 баллов	10 баллов	5 баллов
с 10.00 до 22.00	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
Прокат сноубордического комплекта (сноуборд+ботинки)				
1 час	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
2 часа	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
3 часа	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
с 10.00 до 22.00	100 баллов	60 баллов	100 баллов	60 баллов
Прокат сноуборда				
1 час	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
2 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
3 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
с 10.00 до 22.00	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
Прокат сноубордических ботинок				
1 час	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
2 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
3 часа	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
с 10.00 до 22.00	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
4-КРЕСЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК				
1 подъем	10 баллов	5 баллов	10 баллов	5 баллов
3 подъема	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
5 подъемов	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
1,5 часа	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
2 часа	60 баллов	40 баллов	60 баллов	40 баллов
3 часа	70 баллов	50 баллов	70 баллов	50 баллов
с 10.00 до 22.00	100 баллов	60 баллов	100 баллов	60 баллов
Учебный подъемник				
1 подъем	10 баллов	5 баллов	10 баллов	5 баллов
3 подъема	20 баллов	10 баллов	20 баллов	10 баллов
5 подъемов	30 баллов	15 баллов	30 баллов	15 баллов
1 час	30 баллов	15 баллов	30 баллов	15 баллов
2 часа	40 баллов	20 баллов	40 баллов	20 баллов
3 часа	50 баллов	30 баллов	50 баллов	30 баллов
с 10.00 до 22.00	100 баллов	60 баллов	100 баллов	60 баллов
Тюбинговый подъемник для взрослых				
		Будние дни	Выходные дни	
1 подъем		20 баллов	10 баллов	
2 подъема		20 баллов	10 баллов	
3 подъема		30 баллов	15 баллов	
5 подъемов		30 баллов	15 баллов	

- 7. Рекламная игра проводится в целях реализации услуг, оказываемых ГСОК «Логойск»:**
- ПРОКАТ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКТА (ЛЫЖИ+БОТИНКИ+ПАЛКИ);
- ПРОКАТ ГОРНЫХ ЛЫЖ;
- ПРОКАТ ГОРНОЛЫЖНЫХ БОТИНОК;
- ПРОКАТ ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАЛОК;
- ПРОКАТ СНОУБОРДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА (СНОУБОРД+БОТИНКИ);
- ПРОКАТ СНОУБОРДА;
- ПРОКАТ СНОУБОРДИЧЕСКИХ БОТИНОК;
- 4-КРЕСЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК;
- УЧЕБНЫЙ ПОДЪЕМНИК;
- ТЮБИНГОВЫЙ ПОДЪЕМНИК;
- ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕРРИТОРИИ:
1. Группы до 10 человек;
2. Группы до 30 человек;
- БАНЯ НА ДРОВАХ;
- БАНЯ С ТРЕНАЖЕРНЫМ ЗАЛОМ (до 20 человек);
- САУНА (до 12 человек);
- БИЛЬЯРД;
- ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ:
1. Полу-Люкс;
2. 2-местный номер;
3. Дополнительное место;
- ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТЕВЫХ ДОМИКАХ:
1. Проживание в 1-комнатном домике (до 4-х человек);
2. Проживание в 2-комнатном домике (до 4-х человек);
3. Дополнительное место;
- АРЕНДА ТЕННИСНОГО КОРТА;
- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ;
- ПЕЙНТБОЛ (2 команды до 5 человек);
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ШАРИКОВ;
- ТИР;
- АРЕНДА КВАДРОЦИКЛА;
- ПРОКАТ МЯЧЕЙ (футбольный, волейбольный);
- АРЕНДА МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ;
- АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА:
1. Большой зал (до 120 человек);
2. Аванзал (до 60 человек);
3. Малый зал;
- АРЕНДА БЕСЕДОК С МАНГАЛОМ:
1. Место «Под дубом»;
2. Беседка (до 12 человек);
3. Беседка (до 20 человек);
4. Крытая беседка (до 12 человек);
5. Беседка на пирсе (до 12 человек);
6. Аренда летнего кафе (заказ в ресторане, 150 000 на чел. за исключением алкогольной, слабоалкогольной продукции, пива и табачных изделий).
- 8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником рекламной игры:**
Для участия в рекламной игре необходимо с 13.01.2012 г. по 30.03.2012 г. :
1. Получить купон участника с отрывным корешком на информационной стойке в ГСОК «Логойск», у персонала ГСОК «Логойск», в инфоцентрах магазинов «Простор».
2. Заполнить поля регистрационных данных на купоне (ФИО участника, электронная почта, телефон, адрес). Поля заполняются и на купоне, и на отрывном корешке.
3. Воспользоваться услугами ГСОК «Логойск». Каждой услуге присваивается определенное количество баллов:

	Количество баллов		Кол-во (часов/дней/человек)
	Будние дни	Выходные дни	
Баня на дровах	100 баллов	50 баллов	1 сеанс 3 часа
Сауна (до 12 человек)	100 баллов	50 баллов	1 сеанс, 3 часа
Баня с тр. залом (до 20 чел.)	100 баллов	50 баллов	1 сеанс, 3 часа
Ознакомительная программа по территории	60 баллов	30 баллов	Группы до 10 человек
	80 баллов	40 баллов	Группы до 30 человек
Бильярд	30 баллов	20 баллов	1 час до 23.00
	40 баллов	30 баллов	1 час с 23.00
Аренда беседок с мангалом:			
1. Место «Под дубом»	100 баллов	50 баллов	1 день

	Количество баллов		Кол-во (часов/дней/человек)
	Количество баллов		
	Будние дни	Выходные дни	
2. Беседка (до 12 чел.)	100 баллов	50 баллов	1 день
3. Беседка (до 20 чел.)	100 баллов	50 баллов	1 день
4. Крытая беседка (до 12 чел.)	100 баллов	50 баллов	1 день
5. Беседка на пирсе (до 12 чел.)	100 баллов	50 баллов	1 день
6. Аренда летнего кафе (заказ в ресторане 150 000 на человека, за исключением алкогольной, слабоалкогольной продукции, пива и табачных изделий)	100 баллов	50 баллов	1 день
Пейнтбол (2 команды до 5 человек)	100 баллов	50 баллов	1 игра, 1 человек + экипировка, 100 шариков, инструктаж, судейство
Дополнительная заправка шариков	30 баллов	20 баллов	100 шариков
Теннисные корты	50 баллов	30 баллов	1 час с 7.00 до 22.00/1 корт
Тренажерный зал	20 баллов	10 баллов	1 час, 1 человек
Тир	100 баллов	50 баллов	1 час
Квадроцикл	10 баллов	5 баллов	Одна минута Мин. время использования: DS250 – 5 мин., DS650 – 10 мин.
Аренда мини-футбольного поля	80 баллов	40 баллов	1 час
Прокат мячей (футбольный, волейбольный)	10 баллов	5 баллов	1 час
Аренда конференц-зала:			
1. Большой зал (до 120 человек)	100 баллов	100 баллов	1 час
2. Аванзал (до 60 человек)	100 баллов	100 баллов	1 час
3. Малый зал (до 120 человек)	100 баллов	100 баллов	1 час

Условия проживания	Количество баллов	
	Количество баллов	
	Будние дни	Выходные дни
Полу-Люкс	100 баллов	100 баллов
2-местный номер	100 баллов	100 баллов
Дополнительное место	50 баллов	50 баллов

Условия проживания	Количество баллов	
	Количество баллов	
	Будние дни	Выходные дни
Проживание в 1-комнатном домике (до 4 человек)	100 баллов	100 баллов
Проживание в 2-комнатном домике (до 4 человек)	100 баллов	100 баллов
Дополнительное место	50 баллов	50 баллов

Приобретение услуг участниками рекламной игры фиксируется персоналом ГСОК «Логойск» и подтверждается наклейками в купон.
Для участия в розыгрыше призов необходимо приобрести услуги ГСОК «Логойск» на 100 баллов. На одном купоне должны быть наклеены наклейки в сумме не менее 100 баллов.
4. После того, как 100 баллов набрано, от купона отрывается по линии перфорации корешок. Корешок хранится у участника, он обязан его предъявить в случае выигрыша, а заполненный купон надо бросить в лототрон, который находится в здании гостиницы на территории ГСОК «Логойск».

9. Состав и размер призового фонда:

№	Наименование приза	Цена	Количество	Сумма
1	автомобиль Ford Focus Trend 2011 г., идент. № WF0KXXGCBKBD38934	188 420 000 бел. руб.	1	188 420 000 бел. руб.
2	кровать-машина ViTurbo, матрас для «ViTurbo», покрывало для «ViTurbo»	15 994 000 бел. руб.	1	15 994 000 бел. руб.
3	мотороллер CE1 (UPA-UPA 500)	10 080 000 бел. руб.	1	10 080 000 бел. руб.
4	сертификат на использование услуг ГСОК «Логойск»	1 000 000 бел. руб.	5	5 000 000 бел. руб.

№	Наименование приза	Цена	Количество	Сумма
5	сертификат на использование услуг ГСОК «Логойск»	600 000 бел. руб.	5	3 000 000 бел. руб.
6	сертификат на использование услуг ГСОК «Логойск»	300 000 бел. руб.	5	1 500 000 бел. руб.

Призовой фонд на сумму 223 994 000 (Двести двадцать три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) белорусских рублей.

Призовой фонд сформирован за счет имущества заинтересованных лиц:
Частное предприятие «Остров Чилек» – кровать-машина ViTurbo, матрас для «ViTurbo», покрывало для «ViTurbo» общей стоимостью 15 994 000 бел. руб.;
СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» – мотороллер CE1 (UPA-UPA 500) стоимостью 10 080 000 бел. руб.;
ГСОК «Логойск» – легковой автомобиль Ford Focus Trend 2011 г., идент. № WF0KXXGCBKBD38934 стоимостью 188 420 000 бел. руб., сертификат на использование услуг ГСОК «Логойск» 15 шт.: 5 шт. каждый на сумму 1 000 000 бел. руб., 5 шт. каждый на сумму 600 000 бел. руб., 5 шт. каждый на сумму 300 000 бел. руб.

10. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения выигравших участников рекламной игры:

№ тура	Сроки получения купона
--------	------------------------

